

Table with subscription rates for 'Звязда' newspaper. Columns: Index, Price per month, Price per 3 months, Price per 6 months. Includes sections for individual subscriptions and corporate subscriptions.



АПОШНІ ПРЫТУЛАК...

АСТАПА БЭНДЭРА

Карэспандэнт «Звязды» адшукаў

на Бярэзіншчыне магілу «влялікага камбінатара»?

Як жа ў нашым рацыянальным жыцці не хапае цудаў і прыгод! Нездарма ж такія папулярныя кнігі пра далёкія падарожжы і фільмы пра адрысе адважных мараходаў. Многі перакананыя, што адшукаць таямніцы і дзівосы магчыма толькі за «трыма акіянамі», у веназьялёных джунглях ці бяскрайніх пустынях. Памыляецца, даражэнькія, — так я вам з усёй адказнасцю скажу. Прыгоды і рамантыка — побач. Варта толькі адравацца ад канала, выключыць тэлевізар і рушыць у падарожжа. Тады вас абавязкова чакаюць цікавыя сустрэчы, неадрынальныя падзеі і самыя неверагодныя адкрыцці. У гэтым яшчэ раз пераканайцеся, калі завітаў у лясны край — на Бярэзіншчыне.

Мадэраль у вёсцы

Дабраца да маленечкай вёскі Снур не так і проста. Гэта толькі здаецца, што паселішча па сённяшніх мерках знаходзіцца літаральна «пад бокам» у сталіцы — усёго толькі 108 кіламетраў ад Мінскай кальцавой. Калі дакладна не ведаеш маршрут, то лёгка можна зблытаць і заблудзіць. Спачатку па шашы, дзе пасля дажджу пад гарачым сонцам лужыны літаральна на вачах пераўтвараліся ў пару і машыны рухаліся ў густым тумане. Пасля па гравіцы, абпал якой — сасновы лес і ніводнага аўтамабіля насустрач.



Таямнічая шыльда ў лесе на Бярэзіншчыне.

Карацей кажучы, нават ад раённага цэнтру нбліжкі свет, але дарога вельмі малыячынч і настройвае на рамантычны лад. Паступова адступаюць жыццёвыя клопаты і штодзённая турботы. Восі і Снур — вёска на узбярэжжы Бярэзіны, у прамым сэнсе ў лесе стаіць. Рухаюся дакладна па паказальніку «Сядзіба «Бярэзінская» і трапілі на падворак, дзе чакае гаспадар — Дзмітрый Казей. Прапануе прайсці ў хату, але так не хочацца зноў у чатыры сцяны, таму сядзем у альтанцы.

Адсюль такія краявідны, у якіх проста патанае. Цішыня — аж но вушы з непрывычна закладвае, ад чыстага паветра нават галава кружыцца. Як толькі пачынае размаўляць, адразу «падключваюцца» саляў — адзін перад адным высвістаюць.

Што, таксама праняло? — усміхаецца Дзмітрый Алёксандравіч. — Тое ж і са мною адбылося, калі пяццацца гадоў таму сюды ўпершыню трапіў. Цікава, што за гэты час адчуванне нейкай дзіцячай радасці не зменшылася. Мая гісторыя тыпова: купіў газету, дзе убачыў аб'яву аб продажы дома. Прыехаў у Снур і, калі убачыў гэтыя мясціны, адразу зразумеў, што кожны б ні запрасіў грошай гаспадары, на любыя ўмовы пагаджуся. Тую здзелку лічу адной з самых удалых у сваім жыцці. Пачаў тут абудлакоўвацца, знаёміцца з суседзямі-вяскоўцамі і цяпер ужо

дальш. У свой час да яго з заказамі з усёй Беларусі зварталіся. Праўда, працаваў па спецыяльнасці нядоўга, паколькі адчуў, што гэты занятак не для яго. Як толькі з'явілася такая магчымасць, то арганізаваў сваю справу. У бізнэсе з самага пачатку — з канца 1990-х. Асвойваў самую розную кірунку, і даволі паспяхова атрымлівалася. Але, напэўна, нешта карцела ў чалавека ў душы, калі ён нечакана для многіх вырашыў заняцца агратурызмам. Узвў крэдыт і паехаў у Снур.

Птушка гоголь

Сядзіба «Бярэзінская» была афіцыйна зарэгістравана год таму — у маі 2008-га. Да гэтага часу Дзмітрый Казей закупаў неабходныя спортиватары, зрабіў добрую лазню, сё-то не пераабсталяваў у доме. Як належыць падрыхтаваў да прыёму гасцей, і туркоты паехаў і ва ўнікальны куток некранунай прыроды. За гэты час тут бабывала некалькі сотняў чалавек. Нядрэны вынік за год працы, праўда? Людзкі вабач у Снур тое незабытае адчуванне спакою і прыгажосці, якое ахоплівае кожнага, хто хоць аднойчы сюды трапіў.

Мясціны проста выдатныя, — кажа Дзмітрый Казей. — Можна ўбачыць рэдкіх птушак — чорнага буслы, шэрую чаплію, гогаля. Маляўнічыя сасновыя лясы, у асобных частках — з бярэзнікам. Вёска старая, тут падчас вайны 1812 года

на справядліваці магу лічыцца тэатрышчым. Праўда, засталіся лічаныя мясцовыя жыхары, больш людзей, якія ў вольны час сюды на дачу прыязджаюць.

Дзмітрый Казей па прафесіі ма-

французы кватаравалі. Ненадалёк быў мост праз Бярэзіну, так што месца, можна сказаць,

Стратэгічнае. У Вялікую Айчынную і немцы тут «адначыліся». Праўда, мост тады ўзарвалі і дасюль яго не аднавілі. Можна яго лепш — далей ад цывільзацыі, а па рацэ ўсе тутэйшыя на лодках ходзяць.

А чаго здзіўляцца — спрадвекую жыццё жыхароў Снурі было звязана з вялікай Бярэзінай. Вудзіць рыбу яны вучыліся, мабыць, адначасова з тым, як рабілі першыя наўзровеньныя крокі. Не страцілі людзі тых звычак і дасюль. Дзмітрый Казей таксама заўзятый у гэтым. Пра скароты лоўлі можна расказаць гадзінамі. Кажы, што хоць і аб'ездзіў усю Беларусь, а рыбацкія рэкорды ўсе адолю.

Ужо можаце здзіўляцца: шчупак — 10 кіло, судак — 6 кіло, лещ — 4,5 кіло. Такіх вынікаў дасягнуць удалыя людзі, сё-то не пераабсталяваў у доме. Як належыць падрыхтаваў да прыёму гасцей, і туркоты паехаў і ва ўнікальны куток некранунай прыроды. За гэты час тут бабывала некалькі сотняў чалавек. Нядрэны вынік за год працы, праўда? Людзкі вабач у Снур тое незабытае адчуванне спакою і прыгажосці, якое ахоплівае кожнага, хто хоць аднойчы сюды трапіў.

Мясціны проста выдатныя, — кажа Дзмітрый Казей. — Можна ўбачыць рэдкіх птушак — чорнага буслы, шэрую чаплію, гогаля. Маляўнічыя сасновыя лясы, у асобных частках — з бярэзнікам. Вёска старая, тут падчас вайны 1812 года

кі. Як заўважае Казей, на рыбацкую нярэдка прыязджаюць сямейныя пары. Калі вы не аматар паудзіць, то можна на горным веласіпэдзе кіламетры панакручваць, згуляць партыю ў тэніс ды і проста ў футбол паганяць. Аднойчы ў Снур завітаў самы сапраўдны англічанін.

— Усю сажалку мне шарымакі сама сапраўдны англічанін. — Ігра ГРЫШЫН. — А якія ў яго ўражаныя былі? — Цяжка сказаць, на твары ніякіх уражанняў я не заўважыў — ужо вельмі флегматычны чалавек. Я ж кажу — чыстакроўны англічанін з абавязковай кляшай для гольфа. Уяўляеце?

Але ж, напэўна, і ў такога чалавека засталася аб Снурі добрая ўспаміна. Інакш і быць не можа. Паколькі прыязджаюць сюды турысты не толькі ўлетку, але і зімой. Узімку тут таксама вельмі прыгожа. Можна з ласні і ў палонку нырца даць, а таксама пасядзець у альтанцы каля агню. Гаспадар з задавальненнем пакачае самай сапраўднай ошкаяй, якую гатуюць пры вас. А можаце і сама падзьліць калі. Пры жаданні магчыма замовіць стравы з вясковай печы: рэшыно з салама, бабку, калдуны. «Гатуюць яны для сябе, — кажа гаспадар. — Таму гошці ядуць так, што ажно за вушамі тарашыць». А што ж, апетыт тут лёгка нагуляеш ды і спіцца як пшаніцу прадаўшы.

— Гатуюць яны для сябе, — кажа гаспадар. — Таму гошці ядуць так, што ажно за вушамі тарашыць». А што ж, апетыт тут лёгка нагуляеш ды і спіцца як пшаніцу прадаўшы.

— Гатуюць яны для сябе, — кажа гаспадар. — Таму гошці ядуць так, што ажно за вушамі тарашыць». А што ж, апетыт тут лёгка нагуляеш ды і спіцца як пшаніцу прадаўшы.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

ДЛЯ ІНДЫВІДУАЛЬНАГА БУДАЎНІЦТВА ПАДАБРАНА БОЛЬШ ЗА 15 ТЫСЯЧ ГА РЭЗЕРВОВЫХ ЗЯМЛЕЙ

Як паведамілі рэдакцыі ва ўпраўленні землеўпарадкавання Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Беларусі, на пачатак чэрвеня па краіне падобрана 15 тысяч 431 га рэзервовых тэрыторый для развіцця населеных пунктаў пад індывідуальнае жыллёвае будаўніцтва. У мясцовыя выканкамы паддзена 10 273 заявы ад грамадзян аб атрыманні зямельных участкаў для будаўніцтва індывідуальнага жылля, у тым ліку 8451 заява з боку асобаў з патрэбай у паліпашэнні жылльвых умоў.

Сяргей ПАЛІНІН.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАЗДЭІ

ПУЦІН: РАСІЯ УСТУПІЦЬ У СГА РАЗАМ З БЕЛАРУССО І КАЗАХСТАНАМ

Расія, Беларусь і Казахстан пачнуць сумесны перагаворы працэс па далучэнні да Сусветнай гандлёвай арганізацыі (СГА) як Азіны мільяні саюз. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін.

Пры гэтым, паводле Пуціна, усе тры краіны апавясцяць СГА аб спыненні перамоў па далучэнні да СГА Расійскай Беларусі, Расійскай Беларусі і Расіі. Пуцін растлумачыў, што такое рашэнне было прынята па выніках сустрэчы кіраўнікоў урадаў трох краін.

ЗША — СУПЕРМАРКЕТ ДЛЯ ТЭРАРЫСТАў

ЗША з'яўляюцца свайго роду крамай для тэрарыстаў і замежных урадаў, якія хочучы абзавесціцца высакласнымі ваеннымі тэхналогіямі, выключаючы кампаненты для стварэння ядзернай зброі і аснашчэнне баевікоў, якія ваююць з амерыканскімі і брытанскімі войскамі, паказала ўрадавае расследаванне. Пра гэта паведамляе The Guardian.

Паводле звестак брытанскай газеты, за апошні год урадавыя следчы пад выглядам прыватных па-

Уладзімір Макей абмеркаваў з Андрэа Рыгоні шырокае кола пытанняў узаемаадносін

Беларусі і Савета Еўропы

Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Уладзімір Макей і даслэдчык Савета Еўропы Андрэа Рыгоні абмеркавалі шырокае кола пытанняў, звязаных з узаемаадносінамі Беларусі з Саветам Еўропы і ПАСЕ. Аб гэтым БЕЛТА паведамілі ў Адміністрацыі Прэзідэнта.

На сустрэчы з задавальненнем адзначаны факт адкрыцця Інфармацыйнага пункта Савета Еўропы ў Мінску і перспектывы ўдзелу Беларусі ў мэрпрагментах па лініі СЕ ў сувязі з рэкамэндацыямі парламенту ПАСЕ аб аднаўленні статусу спецыяльна запрапананага для парламента Беларусі. Афіцыйная цырымонія адкрыцця Інфармацыйнага пункта Савета Еўропы прайшла ў Мінску 8 чэрвеня.

ДЖЭК-ПОТ У ПАЎМІЛЬЯРДА «ПРАПІСАЎСЯ» У СВЕТЛАГОРСКУ

На жыхарку Светлагорска «звалілася» сапраўднае багацце: жанчына стала ўладальніцай рэкорднага за ўсю гісторыю беларускіх латарэй выйгрышу ў 511 мільянаў 136 тысяч 948 рублёў.

Як паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў службе інфармацыі і грамадскіх сувязяў Кіраўніцтва справам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, пашанцавала Наталлі Дзмітрыеўне Антухавіч, білет якой удзельнічаў у 377-м тыражы латарэй «Ваша лато», што праводзіўся 9 мая, і прынес гаспадыні сапраўдны падарунак у выглядзе «заваяванага» Джэка-пота больш як на паўмільярд рублёў. Дарэчы, пераможцу не давялося доўга шукань — шчаслівая жанчына сама патэлефанавала і завіла пра выйгрыш. Цяпер шчаслівы білет праходзіць экспертызу, пасля якой выйгрыш будзе ўрачына Наталлі Дзмітрыеўне. За час існавання ў латарэй было разыгранна больш за 20 мільянаў выйгрышаў на суму больш за 130 мільярд рублёў, у тым ліку больш як 250 аўтамабіляў, 26 новых кватэр, 7 кілаграмаў золата, 126 брыльянтаў агульным коштам 20 мільянаў рублёў.

Ігар ГРЫШЫН.

У КІРАЎНІКА РАЁНЕ ВІНОЎНІКА АЎТАВАРЫІ СПЫНІЛІ СТРАЛІМІ

8 чэрвеня ўвечары на аўтадарозе «Мінск-Гомель» паблізу вёскі Любінскай аўтамабіль «Пежо-406» учыніў аварыю з механічнымі пашкоджаннямі і з'ехаў з месца здарэння.

Вадзіцель не разгаваў на заклік інспектара ДАІ спыніцца і ствары аварыйную сітуацыю на дарозе. Таму давялося ўжыць крайнюю меру — страляць. Два стралы ўверх і два — па колах. З пашкоджанымі коламі аўтамабіль урочэце спыніўся, за рулём быў 24-гадовы жыхар Бабруйска. Адразу стала зразумела і прычына ўцёкаў: вадзіцель быў нецяперозы. Мужчына затрыманы, раённая пракуратура праводзіць праверку.

Алена КАЗЛОВА.

АГОНЬ ТУШЫЛІ НА ТЭРЫТОРЫІ БАЛЬНІЦЫ...

Больш за гадзіну змагаліся выратаваць і пажарам, які разгарэўся ўчора на тэрыторыі Мінскай абласной дзіцячай клінічнай бальніцы: агонь тушылі ў трохпавярховым будынку, які цяпер не эксплуатаваецца.

Як паведаміў карэспандэнту «Звязды» прэс-сакратар Мінскага гарадскога ўпраўлення МНС Алёксандр Лапанік, інфармацыя аб пажары наступіла на пульт дзяжурнага ў 8.47 раніцы. Нягледзячы на тое, што будынак цагляны, у ім было дзве разгэлічаныя агні: акрамя будыначнага смецця запалалі падлога, прадметы мэблі, перакрыцці гарышча. Ліквідаваць узгаранне удалося ў 9.59. На шчасце, у выніку гэтага здарэння ніхто не пацярпеў.

Ігар ГРЫШЫН.

8-ГАДОВАЯ ДЗЯЎЧЫНКА, ЯКАЯ ПРАПАЛА У ЕЛЬСКІМ РАЁНЕ, БЫЛА ЗНОЙДЗЕНА У ПОЛІ ПРАЗ ТРЫ ГАДЗІНЫ ПОШУКАЎ

На пошук дзіцяці былі падняты ўсе асабовыя склад міліцыі. Дзясцічкіну знайшлі за 300 м ад вёскі ў полі, адкуль напуганая дзіця ў цэмыры не змогла самастойна знайсці дарогу дамоў. Пры аптыяні ўзвыслася, што дзясцічкіну сюды завёз мисцовы 21-гадовы жыхар, раней судзімы, які згваліў яе. Дзіця даставалі ў бальніцу. Міліцыя вядзе вышук падазронага ў гвалтаванні, які ўцёк.

Алена САФРОНАВА, БЕЛТА.

ЦЭПЛА, ДАЖДЖЛІВА І ВЕТРАНА

На гэтым тыдні на тэрыторыі Беларусі будучы паступаць цёплыя, але вільготныя паветраныя масы з поўдня Еўропы, паведліва рэдакцыі пачаць службы гідрметэаарагназаў Рэспубліканскага гідрометэацэнтру Дзмітрыя РАБАУ.

Таму амаль паўсюды, аж да нідзель, будучы ісці кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. У чачвер па паўднёвым усходзе, а ў пятніцу месцамі чаркаюцца моцныя дажджы. Пры навальніцах узмоцненне ветру парывамі да 15—20 м/с.

Тэмпература паветра сёння ўдзень 24—29, па паўднёвым усходзе да 31 градуса, у чачвер уначы 12—19, удзень 21—27, па паўднёвым усходзе да 30 цяпла. А вось з пятніцы тэмпература пачне зніжацца, калі ўначы чаркаюцца 12—18, удзень 16—22, на усходзе да 28 градусаў. У суботу і нядзелю ўначы будзе 7—14, а ўдзень толькі 15—22 градусаў.

Сяргей КІРКАЧ.

«ЧОРНЫ КАПАЛЬНІК»: АМАЛЬ 7 ТЫСЯЧ ПАТРОНАЎ — І НЕ ПАКАРЫСТАЎСЯ

У 22-гадовага жыхара Г. Косава (Івацвіцкі раён) аперацыйнікі канфіскавалі 709 вінтовак патронаў і яшчэ дзясяткі розных калібрав, 36 патронаў да аўтамата ППШ, былі патроны і нывызначанага ўзору, але прыдатныя для стралябы. А калі пачалося следства, затрымані добраахвотна здаў 5524 вінтавакныя патроны і больш за сотню — для аўтамата. Гаспадара арсенала затрымавалі.

Сымон СЫВІТУНОВІЧ.



Беларусь захавала сацыяльную накіраванасць бюджэтных расходаў

Вектар развіцця Беларусі застаецца нязменным: краіна-раінішаму будзе прытрымлівацца курсу на захаванне сацыяльнай накіраванасці расходавання бюджэтных сродкаў і фінансавання практычна ў поўным аб'ёме мэрпрагментаў у галіне аховы здароўя і адукацыі. Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі ў Маскве на пасяджэнні Міждзяржаўнага савета ЕўрАзЭС на ўзроўні кіраўнікоў урадаў, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Такі вектар застаецца нязменным, нават нягледзячы на ўскладненую эканамічную сітуацыю. Як адзначаў Сяргей Сідорскі, вялікія краіны з ёмістым унутраным рынкам, такія як Расія, Кітай і ЗША, для зніжэння выдаткаў ад падзення знешняга попыту стымулююць унутраны рынак. Аднак правядзенне палітыкі, якая стымулюе унутраны попыт, патрабуе наяўнасці значных фінансавых рэсурсаў. «Такіх рэсурсаў у нашай краіны няма. У сувязі з гэтым мы вымушаны праводзіць палітыку скарачэння дзяржаўных расходаў, аптымізаваць дзяржаўныя і іншыя праграмы, выкарыстоўваць замежныя пазыкі, якія мы накіроўваем на канкрэтныя мэты», — кажаў Сяргей Сідорскі.

Прэм'ер-міністры Беларусі, Расіі і Казахстана адобрылі праект Азінскага мытнага тарыфу.

У МАІ — ПЕРАВАГА

ЗА ВАЛЮТНЫМІ ДЭПАЗІТАМІ

3 пачатку года ў разліку на аднаго беларуса зберажэнні папоўніліся на 270 тысяч 700 рублёў

У маі, у адноўленне ад красавіка, калі беларусы папаўнялі банкі і ачылі ўклады пераважна ў нацыянальную валюцу, пачаўся ўжо інашы тэндэнцыя: прыярэты апошнім вясковым месцаам аддавалі дэпазітам у замежнай валюце. Амаль ўдвая ў параўнанні з красавіком знізіўся і прыток сродкаў насельніцтва ў банкі і ачылі ўклады.

Апошняя рэч — цалкам зразумела: на носе — адлукская пара і людзі ўжо пачалі кланцацца пра тое, колькі патрэбна назбіраць грошай і як патраціць іх у вольны ад працы час. Як паведаміў карэспандэнту «Звязды» намеснік начальніка ўпраўлення інфармацыі Нацыянальнага банка Міхал ЖУРАВОВІЧ, за май ўклады насельніцтва ў беларускіх банках узраслі амаль на 223,23 мільярд рублёў, ці на 1,4 працэнта. Нагадаем, што ў красавіку яны папоўніліся амаль на 427 мільярд рублёў. Такім чынам, можна казаць, што май сёлета не стаў самым выніковым па прытоку зберажэнняў грамадзян на дэпазіты, таму што ў іншыя месяцы людзі больш актыўна супрацоўнічалі ў гэтым сэнсе з банкамі. Так, напрыклад, дагэтуль не перакрты студэнцкі рэкорд, калі ў пераходны на беларускі рублі валютны і рублёвыя ўклады прыраслі больш як на 1 трыльён.

У маі, што назіралася і ў першым квартале гэтага года, укладчыкі больш цікавіліся дэпазітамі ў замежнай валюце. За мінулы месяц рублёвыя ўклады узраслі на 31,77 мільярд, ці на 0,5 працэнта, а ў замежнай валюце — на 113,8 мільяна долараў ЗША, ці на 3,6 працэнта. Заўважым, што ў папярэднім месяцы карціна была зусім іншая: тады людзей прывабляла ўкладанне менавіта ў нацыянальную валюцу — рост рублёвых дэпазітаў у красавіку склаў 380,5 мільярд рублёў (6 працэнтаў), а валютныя дадалі толькі на 1 працэнт. І падавалася, што перавага за рублём тут захавалася і надалей. Толькі багаты на чуткі май, калі нацыянальнай валюце пачалі прадацца з пачатку чэрвеня дэвальвацыю, зніжэнне курсу да 3500 рублёў за адзін долар, відаць, павплываў на настрой укладчыкаў — людзі вырашылі перастваравацца.

Між тым, на рынку банкіўскіх укладаў па-ранейшаму высокімі застаюцца стаўкі менавіта па рублёвых дэпазітах і пераўшыюць даходнасць па дэпазітах у замежнай валюце. Дарэчы, ў Беларусі, зазначыў падчас гутаркі з нашым карэспандэнтам старшыня Асацыяцыі беларускіх банкіў Фелікс ЧАРНЯЎСКІ, стаўкі па дэпазітах, што прапануюць банкі, у параўнанні з даходнасцю ўкладаў у іншых краінах, тымі ж краінамі Садружэнсці, — найбольшыя. Так, напрыклад, ва Украіне ў сярэднім працэнтныя стаўкі па дэпазітах у грыўні складалі каля 14 працэнтаў, у Расіі па дэпазітах у расійскіх рублях — каля 7, у Казахстане па дэпазітах у тэнге — каля 8 працэнтаў, у нашай рэспубліцы — 20 працэнтаў і ўзросты, гэта пры тым, што інфляцыя, паводле афіцыйнай статыстыкі, у згаданых краінах не моцна адроўняецца.

Што адметна, пасля пачатку сусветнага крызісу, калі браць былыя саюзныя рэспублікі, і зберажэннях насельніцтва, нібы змовіўшыся, пачало рабіць стаўку на валютныя дэпазіты. У прыватнасці, калі ў Казахстане на пачатку гэтага года валютныя ўклады займалі 35,4 працэнта ў агульнай суме ўкладаў, то ўжо праз два месяцы — 48,2 працэнта, у Расіі лічы адведна змяніліся з 33 да 41,1 працэнта, у Беларусі за гэты ж час — з 38,9 да 54,2 працэнта. У нас, як вядома, адток грошай з рублёвых дэпазітаў справакавала аднароўнае дэвальвацыя нацыянальнай валюты. Яе «прывід», трэба меркаваць, і дагэтуль блукае па краіне: грамадзяне, напрыклад, пачуўшы пра тое, што рыхтуецца чаровыя транс крэдыту МВФ, беспаспартна пачынаюць рыхтывацца да нейкіх непрыемнасцяў па грашовым «фронце», што, калі казаць пра зберажэнні, вільпаецца ў згубленую выгаду. Таму што даходнасць па рублёвых укладах, пра што кажа і Фелікс Чарняўскі, цяпер істотна вышэйшая за валютныя. А ў перспектыве, не выключана, што стаўкі па валютных укладах могуць яшчэ зменшыцца.

Тэндэнцыя змяншэння ставак па валютных дэпазітах паступова будзе працягвацца, — мяркуюць ён. — Таму што трэба падтрымліваць сваю нацыянальную валюцу.

Разам з тым, упэўнены эксперт, да рэгулявання працэнтных ставак трэба падыходзіць уважана, банкам негавя рабіць тут рэзкі руху, каб не страціць кліентаў. Паводле слоў Фелікса Чарняўскага, адначасова цяпер цікавацца да размяшчэння сродкаў на дэпазіты ў беларускіх банках і з боку заходніх прыватных і юрыдычных асобаў, што тлумачыцца ўсё тымі ж высокімі працэнтнымі стаўкамі і пліос гарантыямі дзяржавы па ўсім гэтаму заахаванні іх грошай. У прыватнасці, па кансультацыю наконнт размяшчэння сродкаў да нашага супрацоўніка звярталіся з Польшчы.

Вяртаючыся ж да вынікаў з прыцягненнем сродкаў насельніцтва краіны сёлета ва ўклады, дададзім, што за пяць месяцаў рублёвыя і валютныя дэпазіты ў банках павялічыліся больш як на 2,5 трыльёна рублёў, ці на 19,2 працэнта, і на пачатак чэрвеня перавысілі 15,81 трыльёна рублёў. Дэпазіты ў нацыянальнай валюце склалі звыш 6,76 трыльёна рублёў, у замежнай — звыш 3,25 мільярд долараў. У разліку на аднаго жыхара рэспублікі з пачатку года на 270 700 рублёў папоўнілі зберажэнні, што трымаюць грамадзяне ва ўкладах і ашадных сэртыфікатах: на 1 чэрвеня на аднаго беларуса прыпадала 1 мільён 672 тысячы 300 рублёў зберажэнняў, размешчаных у дэпазітах і сэртыфікатах. На пачатак года адведна вельмі лічба раўнялася 1 мільёну 401 тысячамі 600 рублёў. За май у зберажэнні ў разліку на аднаго жыхара «канула» 24 300 рублёў.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

Table with exchange rates for various currencies. Columns: Currency, Rate. Includes Belarusian Ruble, US Dollar, Euro, Russian Ruble, Polish Zloty, Ukrainian Hryvnia, Russian Rouble,

# Віншаванне Прэзідэнта

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народную артыстку СССР Героя Сацыялістычнай Працы Людмілу Зыкіну з юбілеем.

«Вас спраўдзіліва называюць найвялікшай спявачкай нашай эпохі, якая стала ўвабленнем шырокай і шчодрай рускай душы. Дзякуючы голасу непаўторнай прыгожасці і ўнікальнаму, самабытнаму таленту Вы ўзнялі народную песню на нябачную творчую вышыню, праславілі яе ва ўсім свеце», — адзначыла ў віншаванні Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў Беларусі Людміла Зыкіна «даўно і трывала заваявала сэрцы соцень тысяч паклоннікаў як неперарывнага майстра рускай песні, любімай артыстка людзей розных пакаленняў і адданы сябар нашай краіны». «Перакананы, што Ваша творчасць і надалей будзе садзейнічаць умацаванню дружбы і братэрства нашых народаў», — адзначыў Прэзідэнт.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

# У ЧАКАННІ СІГНАЛУ

## Адмена смяротнай кары ці ўвядзенне мараторыю на яе ў Беларусі стала б выразным знакам для Савета Еўропы

Савет Еўропы «прапісаўся» і ў Беларусі — на Кальварыйскай, 9, у Інстытуце журналістыкі БДУ адкрыты інфарпункт СЕ. Не толькі студэнты і выкладчыкі вядучай ВНУ краіны, але і кожны ахвотны цяпер зможа атрымаць інфармацыю аб Савеце Еўропы, дзедацца больш пра яго мэты, каштоўнасці, стандарты. Інфарпункт будзе адыгрываць адукацыйную ролю, ён таксама павінен стаць пляцоўкай для грамадскіх дэбатаў па актуальных сацыяльных праблемах з удзелам усіх зацікаўленых, у тым ліку навуковых арганізацый.

Выбар на БНУ паўневыпадка. Як патлумачыла журналістка намеснік генеральнага сакратара Савета Еўропы Мод дэ Бур-Букікія, гэта даволі знакавае рашэнне. Па-першае, таму што журналісты вучацца працаваць, і свабода слова (адна з ключавых каштоўнасцяў СЕ) вельмі цэна забягана з іх работай.

Па-другое, рабіўся разлік на тое, што ўніверсітэт — месца свабоднага дэстулу для людзей. Намеснік генеральнага сакратара адзначыла важную ролю інфарпункта на пачатковай стадыі работы з Саветам Еўропы, пасля яны могуць ператварыцца ў інфармацыйныя цэнтры. Мод дэ Бур-Букікія паведаміла, што будзе весіцца маніторынг работы інфарпункта пасля яго адкрыцця: колькі людзей можа наведваць яго, які ўплыў на грамадства ён аказвае. «На падста-

Старшыня Камітэта міністраў Савета Еўропы, міністр замежных спраў Славеніі Самуэль Жбогар: «Я падтрымліваю аднаўленне статусу спецыяльнага запрошанага ў ПАСЕ для Беларусі».

тэрных канвенцый Савета Еўропы, адкрытых для трых краін, што не з'яўляюцца членамі СЕ, падтрымлівае далейшае супрацоўніцтва з Венецыянскай камісіяй па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства. «Я таксама падтрымліваю аднаўленне статусу спецыяльнага запрошанага ў ПАСЕ для Беларусі», — паведаміў спадар Жбогар. Найважнейшым для далейшага супрацоўніцтва ён назваў пытанне аб смяротнай кары ў Беларусі. «Гэта першае, асноўнае права чалавека, мы так лічым у Савеце Еўропы, — права на жыццё. І спадзімся, што такі крок будзе зроблены ў Беларусі. Можна, не адразу адмена, а спачатку будзе ўвядзенне мараторыі на смяротную кару». На гэты конт выказвалася і намеснік генеральнага сакратара Савета Еўропы: «У нас ужо ёсць канкрэтныя сігналы, патрэбны далейшыя сігналы аб жаданні Беларусі ўступіць у дэмакратычныя стандарты, якія ўключаюць у сябе смяротную кару праз некаторы час». Яна нагадала, што ні ў адной з 47 краін Савета Еўропы няма пакарання смерцю. «Мы лічым, што

Ала МАЧАЛОВА.

## ФОНД «МИНСКОБЛГОСИМУЩЕСТВО»

18 июня 2009 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5 проводится аукцион по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, и права заключения договоров аренды земельных участков, необходимых для их обслуживания, которые составляют единый предмет аукциона

На аукционные торги выставляются: **Лот № 1:** Административное здание (инв. № 601/С-14945), расположенное по адресу: Минская область, г. Логойск, ул. Победы, 102, находящееся в собственности Логойского района. Здание двухэтажное. Фундамент — блоки, стены и перегородки кирпичные, перекрытия — железобетонные плиты, крыша совмещенная, рулонная. Имеются инженерные коммуникации. В состав имущества входит асф./бетонная площадка площадью 571 кв.м. Общая площадь — 915,4 кв.м. Год постройки — 1978. Срок аренды земельного участка — 99 лет, площадь — 0,1926 га. Условия использования земельного участка: для обслуживания здания.

**Лот № 2:** Здание казармы 4/1, (инв. № 601/С-15094), расположенное по адресу: Минская область, г. Плещеницы, Военный городок, 4, находящееся в собственности Логойского района. Здание двухэтажное. Фундамент, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетон, крыша совмещенная, рулонная. Имеются инженерные коммуникации. Общая площадь — 1606,6 кв.м. Год постройки — 1937. Срок аренды земельного участка — 99 лет, площадь — 0,1089 га. Условия использования земельного участка: для обслуживания здания.

**Лот № 3:** Районное унитарное предприятие «Логойский комхоз», расположенное по адресу: Минская область, г. Логойск, ул. Заводская, 36, тел. 8 (01774) 55 4 67.

**Арендодатель земельного участка:** Логойский районный исполнительный комитет.

**По лотам №№ 1-2 сумма задатка** перечисляется на расчетный счет фонда «Минскоблгосимущество» № 364200000028 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код 795, ул. Мясникова, 32, УНН 100128686. Фотографии продаваемых объектов, а также информация об объявленном аукционе и предмете аукциона дополнительно размещены на официальном сайте: [www.minsk-region.gov.by](http://www.minsk-region.gov.by).

**Порядок извещения о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 1 апреля 2009 г. № 60.**

**ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЯЗАН:**

1. В течение 10 рабочих дней со дня принятия райисполкомом решения о предоставлении победителю аукциона земельного участка возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, а также расходы, связанные с формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией создания земельного участка.

2. Внести плату, взимаемую за право заключения договора аренды земельного участка.

3. После совершения победителем аукциона действий, названных в пунктах 1, 2, но не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке Продавцом имущества заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а Арендодателем земельного участка — договор аренды земельного участка.

**Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 320, тел.: 224 39 76, 500 47 10. Последний день подачи заявок «17» июня 2009 г. до 17.00. Заключительная регистрация участников «18» июня 2009 г. с 10.00 до 10.50. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.**

**КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН**

по продаже объектов недвижимого имущества ОАО «Белэнергострой» (цены снижены на 50 %): **Лот № 1:** цех спецметаллоконструкций, об. пл. 7 204,4 кв.м, бетонированная площадка цеха, об. пл. 4882,0 кв.м, Пуховичский район, г.п. Свистовск, промплощадка Минской ГЭТ-5 (имеется ж/д ветка). Начальная цена с НДС — 1 500 000 000 бел. руб. Площадь земельного участка — 1,5952 га. **Лот № 2:** здание пристройки к жилому дому ЖСК «Свисточ-плюс», об. пл. 713,6 кв.м, Пуховичский район, г.п. Свистовск, ул. Стрелитерей, д. 11. Начальная цена с НДС — 105 000 000 бел. руб. Площадь земельного участка 0,0799 га. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 09.01.09 г. Аукцион состоится 26.06.2009 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 25.06.2009 г. до 17.00 по указанному адресу.

Тел. (8017) 224 61 34. [www.rlt.by](http://www.rlt.by)

В публикации извещения о проведении торгов 26.06.2009 г. (газета «Звязда» № 104 от 9.06.2009 г. 1-я полоса) заголовком следует читать в следующей редакции:

**Фонд «Минскгоримущество» (Продавец совместно с УП «Минский городской центр недвижимости» (Организатор аукциона) проводят ПОВТОРНО... и далее по тексту.**

В конце текста следует читать: **Последняя подробная информация была опубликована в газете «Звязда» № 231 от 06.12.2008 года.**

# ФРАНЦУЗАМ РАСКАЗАЛИ ПРА НАЦЫАНАЛЬНУЮ ПЛАТФОРМУ БІЗНЭСУ БЕЛАРУСІ-2009

Французскі парламентары сурстрэліся з прадстаўнікамі беларускага бізнесу ў панядзелак на базе сталічнага Інстытута прадпрыемлівага і парламентарнага ўжывання. Жаром Ламбэр Жан-Мішэль Бушэзон, дэпутаты Нацыянальнага савета Францыі, прадстаўнікі групы таварыства «Францыя—Беларусь» выслухалі Уладзіміра Карагіна, старшыню прэзідыума СЮА «Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрыемлівага бізнесу», старшыню ГА «Мінскі сталічны саюз прадпрыемлівага і працадаўцаў», які расказаў французам пра Нацыянальную платформу бізнесу Беларусі-2009, пра дыялог паміж беларускім бізнесам, Урадам і грамадствам, а таксама пра перспектывы для беларуска-французскага супрацоўніцтва.

«Што мы разумеем пад словам «нацыянальна?» — тлумачыў французскі парламентары Уладзімір Карагін сэнс назвы платформы бізнесу. — Мы мае на ўвазе, што гэта не платформа нацыянальнага бізнесу, а нацыянальная платформа, якая дазваляе нармальна працаваць любому бізнесу — французскаму ці рускаму — разам з беларускімі прадпрыемлівамі. Мы паліхваем дэлева клімат у краіне, пра што гаворым Ураду. І Прэзідэнт зарэгуляваў ідэйны ўвайсць у 30 краін з самым лепшым дэлевавым кліматам, бо калі няма ў нас нафтавых рэк і газу, то

# АПОШНІ ПРЫТУЛАК... АСТАПА БЭНДЭРА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

**Сын турэцкападананага** Рыбалка тут выдатная, а пры жаданні можна і палванне наладзіць. Усе неабходныя паперы справіць — і можна выходзіць са стрэльбай. Менавіта на адным палванні Дзімітрый Аляксандравіч і убачыў загадкавую шыльду.

— Стаю на «нумары» і раптам бачу нешта на барозе незвычайнае, — узгадвае Казей. — Падыжджу бліжэй і ажно мову аднялю: шыльда, якую звычайна на могілках выбываюць, — імя, прозвішча і гады жыцця...

— Ніякую магіла, што пасля вайны засталася? Але чаму на барозе? — не вытрымлівае я.

— Цяжка сказаць чаму, але вы паслухайце, што за імя і прозвішча — Астас Бэндэр.

І тут у мяне таксама ў прамым сэнсе слова мову аднялю, як у Дзімітрыя Аляксандравіча падчас таго палвання. І памаць імягна выдала ўсім вядомым радкі з Ілфа і Пятрова: «У горад малады чалавек увайшоў у зялёным у таліе касцюме. Яго магутная шыя была

некалькі разоў абгорнутая старым шарціямым шалікам, ногі былі ў лакавых чаравіках з замшавым верхам апельсінавага колеру. Шарцізтак пад чаравікамі не было. У руцх малады чалавек трымаў астралюбію... Звалі маладога чалавека Астас Бэндэр. Са сваёй біяграфіяй ён звычайна паведаміў толькі адну падрабязнасць: «Мой бацька, — казаў ён, — быў турэцкападаннага...»

Адрасу прамілігнулі шматлікія Астасы, якіх стварылі выдатныя акцёры. Асабіста мне больш за ўсіх падбаецца Бэндэр у выкананні Сяргея Юрскага, не дзіўна, што менавіта яго твар тады ўзгадваўся. Памятаецца, як ён у міліцэйскай фуражцы завітаў да Аляксандра Іванавіча Каройкі? Але нешта я знаходзіў такі жанч патрапіць у месца, дзе, магчыма, калісьці ступала нага «вялікага камбінатара». Нішто сабе праносаве! Гаспадар аграсадзіў абыяку паказаць фота, але грэх адмаўляцца ад таго, каб убачыць усё на ўласныя вочы.

Таму шпацыруем у лес. Блукаць давялося нядоўга, паколькі Дзімітрый Аляксандравіч добра ведае дарогу. Выходзім на ускура



Дзімітрый КАЗЕЙ прапануе вярнуць сабе тое, што адняў горад.

## Тэлексі

## Памяць у кадры

Напрыраддні Краі Незалежнасці і 65-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў Першы тэлеканал пакажа некалькі тэматычных праектаў. Уж 10 чэрвеня стартуе адзін з іх — 5-серыйны цикл спецыяльных рэпартажаў «Зборя Перамогі». Праект расставіць гледачам аб тым, якая тэхніка і чаму выкарыстоўвалася на тых ці іншых участках фронту. 6-серыйны дакументальны цикл «Аперацыя «Баграцін» дазволіць з дапамогай сучасных тэхналогій рэканструяваць ход паўдзёй. З імяны ў якасці падарунка ўсім глядачам рэжысёрская два фільмы з цыкла «Зямля беларуская».

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

## ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИНСКСТРОЙ» 220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А

режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв с 13.00 до 14.00, тел. приемной 227-78-70, тел. 227-52-36, 226-03-01, 227-50-64.

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. № 140 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 100071325.

Выполняя функции заказчика, объединением с 2004 по 2007 год построены и введены в эксплуатацию жилые дома:

- ул. Захарова, д. 63, ул. Захарова, д. 67, корп. 1, ул. Великоморская, д. 10, ул. Великоморская, д. 12, ул. Роменская, д. 5, ул. Матусевича, д. 90, пр-т Рокоссовская, д. 78, пр-т Рокоссовская, д. 76, пр. Рокоссовского, 80, ул. Филлимонова, д. 14, пр-т Независимости, д. 168, корп. 1, пр-т Независимости, д. 168, корп. 2, ул. Есенина, д. 30, ул. Есенина, д. 34.

**Объединение осуществляет строительство востроенного магазина продовольственных товаров по объекту «Жилой район Масюковщина. Микрорайон Масюковщина-3. Жилой дом № 20 по генплану» в г. Минске.**

Лицензия № 02250/0264117 выдана Министерством архитектуры и строительства РБ 09.04.2007 года сроком на пять лет.

Здание жилого дома запроектировано из шести секций. Количество жилых помещений жилого дома — 206, количество нежилых помещений — 1.

Начало строительства — октябрь 2008 года. Окончание строительства — январь 2009 года. Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке: - государственную экспертизу от 20.09.2008 года № 1053-8-2008; - государственную экологическую экспертизу 22.09.2008 года № 311. Свидетельство о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него от 22.11.2006 г. № 500/577-497.

Земельный участок площадью 0,6494 га. Проектом предусмотрено устройство подьездов, пешеходных связей, установка малых архитектурных форм, озеленение, организация детских игровых, спортивных, хозяйственных площадок.

Договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться на продовольственный магазин, общей площадью — 867,03 м<sup>2</sup>.

Стоимость строительства 1 м<sup>2</sup> востроенного магазина продовольственных товаров в текущих ценах составляет 3 701 100 бел. руб.

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое подлежит передаче в долевую собственность, входят: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыша, технические этажи и подвал, другие места общественного пользования, несущие, ограждающие несущие конструкции, механические, электрические, сантехнические и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и нежилых помещений, элементы инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию жилого дома — IV квартал 2009 года.

Договор строительного подряда от 29.09.2008 года № 54с-09-2008.

Информацию о строительстве жилого дома и объектах долевого строительства можно получить в каб. 105, 106, 311 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А.

Проектная декларация выложена взамен опубликованной ранее в газете «Звязда» № 32 от 20 февраля 2009 года.

Генеральный директор А.П. Парфянович



Альптанца стаіць на самым узьзяржжы.

«Мне трыццаць тры гады, узрост Ісуса Хрыста...» Такім чынам, шляхам няхитрых падлікаў атрымліваецца той самы 1897-ы. Літаратурнае жыццё Бэндэра сапраўды абрываецца ў 1931-м, пасля няўдалага спробы перайсці мяжу, каб пасля патрапіць у горад сваёй мары — Рыа-дэ-Жанейра. Так што супадзенне на шыльдзе поўнае. Што зноў-такі прымушае задумацца. Але, напэўна, нядрэнна, што і ў нас ёсць мясціна, звязаная з цудоўным літаратурным героем. А вы кажаце, што не магчыма сёння патрапіць на дзівосы...

Версій шмат, адна з іх — прасца супадзенне імя і прозвішча. А можа сапраўды «вялікі камбінатар» знайшоў свой апошні прытулак на Бярэзіншчыне. Месцічкі выказваюць і такое меркаванне: ішоў Астас Ібрагімавіч, увесь абвешаны золатам на мільён, да мяжы, ды не дайшоў.

Пра падзеі жыцця Бэндэра многія ведаюць і ўспрымаюць яго як рэальнага чалавека — нічога, што літаратурны герой. Таму і ў мяне такое адчуванне, што удалося знайсці сапраўдную маглу Астасу-Сулеймана-Берта-Мары-Бэндэра-Бя — авантурыста, махляра і раматніка, якога жыцьцё характару кідала ў розныя бакі дзяржавы. Не дзіўна, што ён апынуўся ў гэтых мясцінах. Шыльда і ўвогуле тэмнічая не толькі таму, што зроблена дыхтоўна (калі гэты жарт, то бышоўся зусім нятанна). Але тут не толькі гэтыя адметнасці.

Рэч у тым, што гады жыцця камбінатара вызначаны з дакладнасцю літаратурнага героя. Па-першае, год нараджэння — 1897-ы. У «Залатым цяляці» восенню 1930 года Астас

паведаміла Зосі Сініцына: «Мне трыццаць тры гады, узрост Ісуса Хрыста...» Такім чынам, шляхам няхитрых падлікаў атрымліваецца той самы 1897-ы. Літаратурнае жыццё Бэндэра сапраўды абрываецца ў 1931-м, пасля няўдалага спробы перайсці мяжу, каб пасля патрапіць у горад сваёй мары — Рыа-дэ-Жанейра. Так што супадзенне на шыльдзе поўнае. Што зноў-такі прымушае задумацца. Але, напэўна, нядрэнна, што і ў нас ёсць мясціна, звязаная з цудоўным літаратурным героем. А вы кажаце, што не магчыма сёння патрапіць на дзівосы...

Мікалай ЛІТВАЊА. Фота аўтара.

Бярэзінскі раён.

## Абзац

У Мінскай вобласці плануецца правесці монарэльсавую дарогу, якая з'явіцца Мінск і Лагойск, паведаміў журналістам начальнік упраўлення фізічнай культуры, спорту і турызму Мінаблвыканкома Алег Качан. Такая дарога патрэбна сталічанам рэгіёну, лічаць спецыялісты, паколькі шмат людзей за прылеглых раёнаў ездзяць на працу, вучоў і сталіцу. І хуткасны трамвай стаў бы альтэрнатывай аўтобусу і маршрутцы. Я мяркую, монарэльсавая дарога будзе праходзіць праз гарналыжны цэнтр «Січэвічы», а ў перспектыве і праз Хатынь.

У Мінску максімальны падаходны падатак, заплачаны фізічнай асобай за мінулы год, склаў Br225,6 млн. Такая сума падатку выплачана зыходзячы з гадавога даходу ў памеры Br1,1 млрд, паведаміў БЕЛТА ў інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Мінску па выніках дэкларавання скупнага гадавога даходу за мінулы год.

Раней судзімы жыхар Бабруйска прыцягнуты да крмінальнай адказнасці за падбухторванне да дачы хабару, 20-гадовы малады чалавек падбухторваў траіх жыхароў Асіповічаў да пачатку падаваў асобам Асіповічага РАУС за вырашэнне пытання аб датэрміновым вяртанні ў вадзіцельскага пасведчання, а таксама чатырох жыхароў гэтага горада — да хабару адказным работнікам МРЭА ДАІ УУ Бабруйска за атрыманне вадзіцельскага пасведчання без здачы тэарэтычнага і практычнага экзамену. Махлярыскім шляхам ён заваладоў грашыма на агульную суму Br3,363 млн.

## Поўны абзац

На Тайвані мужчына асуджаны на 5 месяцаў турмы за тое, што сарваў парык з парламентарыя, члена кіруючай партыі. 50-гадовы Хуан Юньцян падчас парламенцкіх дэбатаў сцягнуў парык з галавы дэпутата ад Нацыяналістычнай партыі Цзю І, агаліўшы яго лысіню. Пакрыўшы парламентарый завіў журналістам, што адчуў незвычайнае прыняжэнне, як быццам нехта публічна зняў з яго шчы. Суддзя вырашыў, што парламентарый вольны насяць усё, што жадае, калі ён лічыць, што гэта робіць яго больш прыгожым.



Спіртное і жывёліна, што ў ім знаходзіцца, — адна з самых папулярных у Кітаі лячэбных сродкаў. Але самымі карыснымі лічаць усе прадукты, у т.л. напой, зробленыя на аснове ядавітых змей. Жыхар Ухані — сталіцы кітайскай правінцы Хубэй — вырашыў падлячыць свой раматус, для чаго купіў на рынку змяю і лячэбныя травы, пасля чаго змясіў іх у бутэльку з гарэлкай. А гарэлка ў гэтай краіне дасягае мацунку 70 градусаў. Пасля настойвання зеляна на працягу двух месяцаў мужчына вырашыў скарыстацца лекамі. Ён адвільнуў накрывку, змяя выслізнула з бутэлькі і ўкусіла сваёй крывіцай за шыю. Ён быў вымушаны звярнуцца ў бальніцу па процайдзе. Спецыялісты лічыць, што звычкі змяі дапамагло тое, што накрывка была зачыненая няшчыльна і ў бутэльку паступала паветра.

Помста на нашаму: жонка абяляла — падпаліў сабе пахвіну. 7 чэрвеня ў г.п. Круглыя ў райбальніцу быў дастаўлены 28-гадовы беспарацённы мясцовы жыхар. Пасварыўшыся з жонкай, падпіты чалавек абліў сабе бензінам і чыркнуў запалкай. З аплёмамі прырэзаны паловы тулава і пахвіны ён быў шпіталізаваны.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

## ПО ПОРУЧЕНИЮ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДУП «ЛЮБАНСКИЙ АВТОТЕХСЕРВИС» КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже имущества ДУП «Любанский автотехсервис» в составе: здание ремонтных мастерских, об. пл. 434,9 кв.м; административное здание с магазином, об. пл. 149,2 кв.м; контрольно-пропускной пункт, об. пл. 6,5 кв.м; склад запасных частей, об. пл. 70 кв.м; забор, таль электрической, станок сверлильный, компрессор, газосварочный аппарат, два шкафа металлических, расположенные в г. Любань, ул. Социалистическая, 1. Начальная цена с НДС (снижена на 20 %) — 127 336 553 бел. рубля. Площадь земельного участка — 0,9820 га. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 10.04.2009 г. Аукцион состоится 26.06.2009 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 25.06.2009 г. до 17.00 по указанному адресу.

Тел. (8017) 224 61 34. Сайт в интернете: [www.rlt.by](http://www.rlt.by). УНП 690324015

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ по продаже государственного имущества и права заключения договора аренды земельного участка

Наименование предмета аукциона	Здание столарного цеха и право заключения договора аренды земельного участка
Продавец недвижимого имущества	Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит», 225680, Брестская область, Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул.Маяковского, 37, тел. (01645) 4 34 89, факс (01645) 4 36 00
Местонахождение недвижимого имущества	Брестская область, Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Маяковского, 37
Сведения о предмете аукциона	Капитальное строение инв № 134/С-4865 (здание столарного цеха), одноэтажное 1990 г.п., общая площадь — 99,0 кв.м, фундамент бетонный, стены пеноблочные, перекрытие деревянное, крыша шиферная. Земельный участок площадью 0,0255 га. Срок аренды — 49 лет. Установлены ограничения в использовании земельного участка — охранный зона линии электропередачи напряжением свыше 1000 вольт
Начальная цена предмета аукциона, руб.	13 048 158
Сумма задатка, руб.	1 304 800
Организатор аукциона	Фонд «Брестоблимуущество», г. Брест, ул. Ленина, 11, тел. (0162) 21 19 82; 23 12 63, 23 64 04, 20 87 85, 23 44 78,



# НОУ-ХАУ ЛЕАНІДА СКРЫБКО

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)**

Летас Мядзельскі сельсавет заняў 5-е месца ў раёне па вале сабранага ад каровы малака. У рэальнасці «малочныя» аб'ёмы маглі б быць і вышэйшымі, калі б не блізкасць да горада. «Мы — прыгарадны сельсавет, — працягвае старшыня, — таму частка малака адвозіцца на рынак у Мядзел, прадаецца дачнікам. А калі чалавек жыве ля чыгункі, дык яго малако нават і ў Маладзечна «ездзіць». Ніякай бяды, на маю думку, тут няма. Нам, Савету, важна, каб чалавек, калі ён мае жаданне рэалізаваць малако, заўсёды меў такую магчымасць».

Малако збіраюць малакавазмі, у прысутнасці калгаснага лабаранта. За увесь час сваёй працы старшыня не прыгадвае ніводнага выпадку, калі б здатчыкам яго сельсавета вярталі малако з-за неадпаведнасці стандартам. Сярэдняя тлустасць малака на гаспадарках сельсавета — 3,7-3,8. Перпанды закупачнай цаны на малако, якія на пачатку года назіраліся ў іншых мясцовасцях, Мядзельскі раён не закранулі. Закупачная цана (665 рублёў за кг) сёлета тут не змянялася. «Сур'ёзным праблем з закупкай малака пакуль не ўзнікала, — парадаваўся Вячаслаў Рыгоравіч. — Бывае, малакавоз сапсуецца, але гэта справа папраўная».

## Чым менш пасярэднікаў, тым лепш

Да нядаўняга часу адзін сельсавет Мядзельскага раёна — Старагабскі — сам займаўся закупкай малака ў населенніцтва і атрымліваў «малочную» кампенсацыю завода.

— Калі мы разглядалі пытанне эфектыўнасці арганізацыі закупкі малака сельскімі выканкамі, то ўлічылі спецыфіку нашага раёна, — тлумачыць старшыня Мядзельскага раённага Савета дэпутатаў Святлана МІНЧУК. — У нас вялікая тэрыторыя і значная раскіданасць, аддаленасць населенных пунктаў. У большасці сельсаветаў вялікімі былі б транспартныя выдаткі, якія «з'ядалі» б увесь верагодны прыбытак, а Старагабскі сельсавет мае кампактны тэрыторыю, яе і на конях



Будзецца на Мядзельшчыне — савітайце на лепшую сядзібу.

можна хутка аб'ехаць. І вал малака там салідны — па гэтым паказчыку сельсавет займае першае месца ў раёне. Акрамя таго, гэта аддалены сельсавет (35 км ад райцэнтра), мясцовым жыхарам нязручна вазіць малако ў Мядзел ці Нарач. У ім мы і паспрабавалі пазсперыментаваць з закупкай. Зімой, было, яны працавалі са стратамі, а летам — заўсёды з прыбыткам.

— Ва ўмовах выхаду нашай прадукцыі на замежныя рынкі павысіліся патрабаванні да якасці сыравіны, і мы проста пабаяліся, што не здолеем гэтую якасць забяспечыць, — прызналася старшыня Старагабскага сельскага Савета Ірына Грышкewіч. — Праблема ў тым, што малако збіралі на конях, перавозілі ў флягах. І хоць санітарныя нормы вытрымліваліся, усё ж мы вырашылі падстрахавацца і летас перадалі закупку малакавазмі.

Тым не менш, за «малочныя» грошы Савет паспеў набыць камп'ютар, аргтэхніку. Да апошняга часу пагадоўе рагулек на прыватных падворках тут скарачалася, але сёлета сітуацыя пачала выпраўляцца. Многія маладыя сем'і завялі па другой карове. Выраслі і аб'ёмы надояў: калі ў 2003 годзе ад адной каровы здавалася 1700 літраў у год, то ў 2008-м — больш за 3 тоны. «Заробкі ў сельскай мясцовасці невысокія, людзям выгадна здаваць малако, — тлумачыць сітуацыю Ірына Францаўна. — Жыхары сталі менш малака пакідаць на свае патрэбы. Раней малаком кармілі свіней, а цяпер стала больш выгадна трымаць кароў і здаваць малако».

...Па аб'ёме здадзенага ад адной каровы малака Мядзельскі раён летас заняў 5 месца, а па ўмовах абласнога спаборніцтва 2008 года — другое. Даведзенае заданне было выканана на 100,3 працэнта. «Плюс» па валу склаў 370 тон, на карову — 530 кг.

— Асноўная прычына беспраблемнага збору малака — гэта правільная арганізацыя, — падсумавала старшыня райсавета. — Чым менш пасярэднікаў у гэтым працэсе, тым вышэйшая якасць у малака. Завод, які здзяйсняе закупку на большай тэрыторыі раёна, сам

зацікаўлены ў атрыманні добрай сыравіны для перапрацоўкі, значыць, ён адказна будзе падыходзіць да справы. Малаказдатчыкі таксама зацікаўлены здаваць якаснае малако і атрымліваць за яго грошы. Малаказдатчык напрамую працуе непасрэдна з заводам. А Саветы на месцах ствараюць умовы (кантралююць, каб машыны прыйшліла свечасова, каб здатчык быў забяспечаны сенам, каб разлік і ў працэдуры без затрымкі і г.д.). І яшчэ адна прычына выдатных паказчыкаў — бесперапыннасць закупкі. Раней, у 2003 годзе, малако ў людзей закупалі толькі вясной і летам, калі былі значныя валавыя аб'ёмы. Але пакуль «раскагарышся», «змажаш колы» — час страчаны, частка малака гуляецца. Тады мы і вырашылі не рабіць сезонных перапынкаў і закупіць малако круглы год.

Безумоўна, прызнае старшыня, часам людзі наракаюць на нізкія закупачныя цыны.

— Калі я хадзіла ў школу, малако закуплялі па 25 калеек за кілаграм, але тады літр бензіну каштаваў 8 калеек. Зразумела, 665 рублёў — невялікія грошы, але калгаснае малако закупляецца яшчэ па меншай цане. Гаспадар можа прадаць сваё малако на рынку, па трайнай цане, але гэта таксама запатрабуе выдаткаў (у першую чаргу транспартных). Ды і час трэба патраціць. І яшчэ невядома, ці атрымаецца усё малако прадаць. Такі варыянт сабе можа дазволіць толькі свабодны чалавек, пенсіянер. А большасць нашых здатчыкаў — людзі працаздольнага ўзросту, якія маюць асноўнае месца працы. Здаваць малако для іх — самы зручны варыянт.

## Прыгажосць па-старагабску

Мой матэрыял пра закупку малака на Мядзельшчыне быў няпоўным без расповеду пра Марыю Івануану Сіскевіч, жыхарку вёскі Старыя Габы Старагабскага сельсавета. У яе дзве каровы Ворскі і Галка, парсучкі, куры. Але ў першую чаргу славіцца малаказдатчыца як узорная гаспадыня і кветкавод. Летас яна стала пераможцай раённага конкурсу на лепшую сядзібу. На яе падворку адзінаццаць кветкі, каменныя і металічныя скульптуры — што сама зрабіла, што ўнучка, будучы дызайнер, дапамагла. Кожныя выхадныя Марыя Івануанна ездзіць на рынак па новыя кветкі. Днямі прывезла цудоўныя кашпо, развесіла звонку, пад дахам. «Я ў мінулы суботу ездзіла ў Мядзел на кірмаш, сукенку сабе купіць на вяселле ўнучкі, — падзялілася жанчына. — Але ад паліц з кветкамі не магла адзісіся. Былі б грошы, я ўсё б іх забрала!»

Будзецца на Мядзельшчыне, завітайце да Марыі Івануаны. На свае вочы пабачыце, што такое лепшая сядзіба.

Інга МІНДАЛЁВА, Мядзельскі раён.

# У НЕАПЛАТНЫМ ДАЎГУ...

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)**

— Сёлета ў май мы забралі дзіця з адной сям'і — пасля таго як было вызначана, што далейшае знаходжанне там уяўляе для хлопчыка небяспеку, — паведаміла старшыня Мікелёўшчынскага сельскага Савета дэпутатаў Мастоўскага раёна Людміла РАГАЦЭВІЧ. — Сям'я доўга знаходзілася на кантролі, мы разам з усімі адпаведнымі службамі за яе змагаліся... Тым не менш вымушаны былі прызнаць, што хлопчык мае патрэбу ў дзяржаўнай абароне. Цяпер ён жыве ў прыватнай, а вось маці з 2 чэрвеня прымушова працуе. Тата хлопчыка знаходзіцца ў месцах пазбаўлення волі... Калі праз паўгода сітуацыя ў сям'і не наладзіцца, дзевяціцца вёсці размову аб пазбаўленні іх бацькоўскай праваў.

Змяшчэнне дзіцяці ў прытулак — гэта, безумоўна, крайняя мера. Але толькі пасля таго, як мы паспрабавалі прымяняць яе на практыцы, сітуацыя ў шэрагу праблемных сем'яў пачала змяняцца да лепшага. Бацькі і парадак навялі, і нават рамонт у хаце зрабілі.

Думаю, што тыя захады, якія сёння робяцца ў дачыненні да нядбайных бацькоў у межах дзейнага заканадаўства, цалкам дзейсныя. Але ёсць жа

розная лёсы і розныя сем'і, таму аднолькавага падыходу да ўсіх быць не можа. Некалі мы спрабавалі вырашаць праблему па-добраму, імкнуліся быць лаяльнымі... Адразу скажу: гэта не працуе на вынік. З такімі бацькамі трэба абыходзіцца больш жорстка. Але дзіця адбіраць у выключных выпадках — калі, напрыклад, мама суткамі ці нават тыднямі не бывае дома, а малыя пакінуць на саміх сябе.

Старшыня Рубяжэвіцкага сельскага Савета дэпутатаў Стаўцоўскага раёна Ала СТРАЛКОўСКАЯ лічыць, што сітуацыя на падпарадкаванай ёй тэрыторыі змянілася апошнім часам да лепшага менавіта дзякуючы сістэмнай рабоце з праблемнымі сем'ямі мясцовай улады, педагогаў і ўчастковых інспектараў. Пры сельскім Савета створана камісія па барацьбе з п'янствам.

— Мы перыядычна выклікаем на свае спартжэні бацькоў, якія злоўжываюць спіртным, не займаюцца выхаваннем дзіцяці. Яны пішучэ жарыя аб тым, што абавязваюцца вёсці нармальны лад

жыцця, сачыць за парадкам у доме, на тэрыторыі перад домам. Праз некаторы час члены камісіі абавязкова правяраюць, ці выконваюцца абяцанні.

У канцы сакавіка з адной сям'і мы ўсё ж былі вымушаны забраць 4 дзіцяці. Дзеткі, дарэчы, цудоўныя — і спакойныя, і акуратныя. А вось мама... Цяпер мы яе часта наведваем. Яна плача, перажывае, абяцае пачаць новае жыццё...

А як толькі камісія за парог — зноў бярыцца за старое... Дзікуі Богу, ужо хоць на працу ўладкавалася ў СВК «Рубяжэвічы».

Я сама маці і, наведваючы праблемныя сем'і, спрабую ўчытваць жанчыні: «Вы ж насілі дзіця пад сваім сэрцам. А што цяпер?» Слухаюць, пагаджаюцца, нават, здаецца, усведамляюць... І працягваюць піць. Але кожнае дзіця хоча быць са сваёй мамай, якой бы тая ні была. Мы павінны памятаць пра гэта і старацца захоўваць сям'ю столькі, колькі магчыма.

— У нас на ўліку знаходзяцца дзве праблемныя сям'і, — гаворыць сакратар Глускага сельскага Савета дэпутатаў

## Спісы чаргавікоў — у адміністрацыі

У Мінску спісы чаргавікоў на долеае будаўніцтва з прыцэннем ільготных крэдытаў будучь фарміраваць раённыя адміністрацыі.

Пра гэта, як перадае карэспандэнт агенства «Мінск—Навіны», паведаміў начальнік гарадскога Упраўлення жыллёвай палітыкі Мікалай Ком на аператыўнай нарадзе ў Мінгарвыканкаме.

Пэўнасці ў пытанні долеага будаўніцтва з прыцэннем ільготных крэдытаў мінчане чакалі некалькі месяцаў. Нагадаем, з лістага гэтага года разрашэнне Мінгарвыканкам № 101 такое права атрымалі чаргавікі, якія заключылі дагавор на долеае будаўніцтва, незалежна ад даты пастановаў на ўлік. Аднак узніклі рознагалосі аб парадку ўключэння грамадзян у спісы льготнага крэдытавання.

— Для ліквідацыі рознагалосся пры фарміраванні спісаў на льготнае крэдытаванне грамадзян, якія заключылі дагаворы долеага будаўніцтва з арганізацыямі-забудоўшчыкамі, вырашана, што ў наступным гэтыя арганізацыі перадаюць пералік кватэр упраўленню жыллёвай палітыкі, якое ў сваю чаргу вяртае іх на адміністрацыі раёнаў, — патлумачыў Мікалай Ком. — А тыя, апятаўшы чаргавікоў, фарміруюць спісы для накіравання такіх грамадзян на будаўніцтва жылля і заключэння дагавораў. У наступным гэта дазволіць уключыць гэтых чаргавікоў пры пэўных умовах у спісы на атрыманне льготных банкаўскіх крэдытаў.

Святлана ФРАЛЯНKOBA, «Мінск—Навіны».

# ЗВАРОТ У КАРПУНКТ ДЗЯСЯТКІ ТЫСЯЧ ЖУКОЎ І МАТЫЛЬКОЎ. Дзе яны?

З вельмі цікавым краязнаўчым пытаннем звярнуўся ў віцебскі карпункт «Звязды» настаўнік гімназіі з абласнога цэнтру Дзмітрый Мікалаевіч Ствалоў — нажонку лёсу ўнікальнай калекцыі жукоў і матылькоў, якая ў паслясвавольніцкай гады была перададзена мясцовым прыватным стваральнікам калекцыі ў дар Віцебску. Налічвала яна ажно 52,5 тысячы экзэмпляраў жукоў і больш за 14,6 тысячы відаў матылькоў! І цяпер гэтыя лічбы здзіўляюць, а ўявіце сабе каштоўнасць «сямі» сабраных насаскомых у той час.

— Мы з мамі сынам Паўлам пачалі збіраць калекцыю насаскомых. Ужо трохі сабралі, я зрабіў спецыяльную «вітрыну». Калі бываем на прыродзе, міжвольна так і цягну злавіць прыгажэ жука. Спецыяльна навучылі, як правільна іх «апрацоўваць», каб яны сталі экспанатамі калекцыі. Дарэчы, я вельмі здзіўлены, калі мне расказалі, што ў Віцебску калісьці была ўнікальная энтамалагічная калекцыя. Я пачуў ад знаёмца, што калекцыю — а гэта дзясяткі тысяч жукоў і матылькоў, якую сабраў Уладзімір Аляксеевіч Плюшчэўскі-Плюшчык, была ім перададзена на захаванне ў Віцебскі сельскагаспадарчы тэхнікум. Наколькі я ведаю, у Віцебску цяпер няма такой навучальнай установы. Ці можаце падказаць — што з калекцыяй гэтай стала? Мо, як і раней, калекцыя ў Віцебску, але закрытая для шырокага паказу? Будзем вельмі ўдзячныя, калі адпаведная інфармацыя будзе размешчана ў газеце.

Як паведаміла карэспандэнт «Звязды» віцебскі гісторык Людміла ХМЯЛЬНІЦКАЯ, аўтар даведніка «Віцебск» (выдавецтва «РыбФТУР», 2003 год), пытанне гэтае і цяпер застаецца адкрытым. На жаль, лёс ўнікальнай калекцыі невядомы.

Пры гэтым лёс стваральніка багатай калекцыі, якая ў свой час была вядома далёка за межамі нашай краіны, безумоўна, заслугоўвае асобнага даследавання. Як вядома, гэты беларускі энтамалаг быў аматарам і не меў спецыяльнай адукацыі. Нарадзіўся Уладзімір Аляксеевіч Плюшчэўскі-Плюшчык у 1849 годзе. Служыў у міністэрствах юстыцыі, унутраных спраў і фінансаў. Як пайшоў у адстаўку, актыўна пачаў збіраць калекцыю насаскомых. І раней захапляўся гэтым. А на «пенсіі» прысвяціў усяго сябе любімаму хобі.

У 1919 вырашыў падарыць Віцебску сабраную калекцыю. А ў пачатку яна захоўвалася проста ў ягонай кватэры — у гістарычным цэнтры старога Віцебска — у імправізаваным энтамалагічным бюро. Калі калекцыю прыехаў убачыць прадстаўнік Расійскай акадэміі навук, ён ацаніў яе як незамэнную навуковую калекцыю і даў падрабязныя рэкамендацыі па яе захаванні.

— У 1923 годзе энтамалаг-аматар насамрэч перадаў калекцыю ў Віцебскі сельскагаспадарчы тэхнікум, які ў наступным годзе перайменавалі ў ветэрынарны інстытут. Экспанаты размясцілі ў прыродназнаўча-гістарычным музеі, а збіральніка насаскомых прызначылі загадчыкам калекцыі, — расказвае Людміла Хмяльніцкая. — Музей гэты тады быў адчынены для наведвальнікаў, і жукі, матылькі выклікалі вялікую цікаваць.

«У гэтай калекцыі ёсць прадстаўнікі ўсяго свету, але большшая яе частка прысвечана еўрапейскай фаўне, асабліва фаўне СССР з яго Азіяцкімі і Сібірскімі краямі», — пісаў вучоны.

У 1926 годзе энтамалаг памёр. Дакладна вядома, што ў 1930-я калекцыя знаходзілася ў Віцебску. Пасля вызвалення Віцебска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў калекцыя «знікла». Мо вывелі яе немцы, а мо была знішчана падчас бамбардзіровак? Хаця вядома, што ў заалягічным музеі БДУ ёсць экспанаты з ярлькіма віцебскай калекцыі. Гэта, зразумела, зусім не значыць, што жукоў і матылькоў забралі ў Мінск. Проста, як адзначыла гісторык, калекцыянер часта збіраў па некалькі прадстаўнікоў аднаго віду насаскомых, каб мяняць на іншыя. Хутчэй за ўсё гэтыя «дублікаты» і выстаўлены ў сталіцы.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

# РАДАВЫЯ ПЕРАМОГІ ЧЫМ МОЖАМ — ДАПАМОЖАМ

## ВЕТЭРАНАМ ПАТРЭБНЫ ЗДАРОЎЕ І КЛОПАТ ДЗЯЦЕЙ. А ЎВАГА ДЗЯРЖАВЫ ІМ ЗАБЯСПЕЧАНА

У Магілёўскай вобласці завяршаецца выплата матэрыяльнай дапамогі ветэранам Вялікай Айчыннай вайны да 65-годдзя вызвалення Беларусі. Нягледзячы на вызначаны тэрмін — канец чэрвеня, большую частку выплат на Магілёўшчыне запланавалі зрабіць у першы тыдзень месяца. Памер дапамогі — ад 150 да 300 тысяч рублёў. Напрыклад, максімальную суму атрымае адзіны ў рэгіёне Герой Савецкага Саюза Ульян Рыбак.

Што сёння робіцца на месцах для ветэранаў і ўвогуле пажылых людзей? Якія жыццёвыя праблемы трэба яшчэ вырашыць? Што неабходна зрабіць для таго, каб нашы старыя былі задаволены і спакойныя?

На гэтыя пытанні адказвалі старшыня Саветаў дэпутатаў розных узроўняў. Валерый ЯРКОВІЧ, старшыня Круглянскага сельскага Савета дэпутатаў: — Яліну што для людзей, якія перажылі вайну і бачылі шмат гора, мы робім усё магчымае. Ветэраны забяспечаны ўсім. Іх няшмат — у нашым сельсаветае засталася толькі 8 чалавек, і яны ў большасці непатрабавальныя людзі і кажуць звычайна, што ўсё ў іх ёсць.

яна не можа ўзяць на сябе. Пра іх павінны дабць дзеці. Але ёсць прыклады, калі яны забываюцца пра свой абавязак перад бацькамі.

Калі бацькі кідаюць бездапаможных дзяцей — гэта трагедыя, якая закранае ўсё грамадства. Чаму ж, калі дзеці кідаюць бездапаможных бацькоў — гэта звычайная справа? Нельга так!

Наталля ГАЛУЗА, старшыня Вішоўскага сельскага Савета дэпутатаў Бялыніцкага раёна:

— Часта родныя дзеці не хочучэ даглядаць старых, але вучаць іх тэлефанавачу ў сельсавет ды звяртацца з просьбамі да ўладаў. Што ж, мы бярэм на сябе клопат пра пенсіянераў. Сёлета зрабілі рамонт і новую электрычную праводку ў 65 дамах.

Ветэранаў у нас засталася няшмат — усяго 17 чалавек. У любы момант мы гатовы прыйсці да іх на дапамогу: адно тэлефанаванне — і ўсё будзе зроблена. Памятаю, сям'я Івана Мурашкевіча з Невжава ўзімку пакарэдзілася, што замало дарогу да хаты. Арганізавалі расчыстку імённа!

Мы ўсё робім для ветэранаў: падвезці — калі ласка, у санаторыі — куды пажадаеце, угнаенні ці дровы даставіць — так! Ды і наша гаспадарка, калгас «Радзіма», многае робіць для людзей. Ветэранам да свята

Валерый СВИСТУНОЎ, старшыня Магілёўскага гарадскога Савета дэпутатаў:

— Старым людзям патрэбна добрая пенсія, каб яны самі маглі ўсё сабе набыць. І яшчэ —здораўе, але гэта атрымаецца за грашовыя знакі немагчыма. У жыцці пажылога чалавек вельмі важная медыцынская дапамога, і я лічу, што яе ўзровень паліпшаецца.

Вось толькі ў цяперашніх крызісных умовах наўрад ці можна разлічваць на павелічэнне пенсіі. Хаця, зазначу, ветэраны да юбілея вызвалення краіны атрымаюць матэрыяльную дапамогу. А ўвагу з боку грамадства ветэраны і ўсе сталыя адчуваюць пастаянна.

Іван СКРЫПЦОЎ, старшыня Баркалабаўскага сельскага Савета дэпутатаў Быхаўскага раёна:

— Усё-ўсё мы ніколі не зможам зрабіць. Як казалі ў савецкі час, мы ў ветэранаў у неаплачэнны даўгу. Але імкнёмся яго кампенсаваць, чым можам.

У нас на тэрыторыі сельсавета жывуць 5 ветэранаў. Яны людзі сіцілыя, і паводзіць сябе адпаведна. Ніхто кватэр і аўтамабіляў не патрабуе. Просьбы ў старых звычайныя: дровы, угнаення, конь для апрацоўкі ўчастка, узімку снег пачысціць, хлеб і прадукты даставіць з крамы.

Калі казаць пра пажылых людзей увогуле, то даводзіцца да-

памагаць усім. Праўда, розныя здароўкае сітуацыі. Я калісьці працаваў тут старшыней калгаса, і ў нас была жанчына, якая не жадала працаваць. Тады ж хімпраполкі не існавала, і буркі апрацоўвалі рукамі. Яна завяліла: без вас пражыву як-небудзь. Прайшоў час, цяпер яна ўжо не маладзіцца, пенсію мінімальную атрымлівае. І хоць калісьці абяцала абсыцца без уладаў, але і ёй патрэбна дапамога сельвыканкамка.

Іншыя хоць зарабілі сабе на старасць, але па прычыне рознай абстаўнаў сталі прыкладанца да бутэлькі, выпіваць. Што ж, і такія праблемы ёсць. Мы знаходзім нейкія формы дапамогі: сацыяльныя работнікі спрабуюць набыцца на іх пенсіі прадукты, але не ўсім гэта падабаецца.

Сельскія пенсіянеры, якія не трапілі пад негатыўны ўплыў алкаголю, маюць, як правіла, моцныя сем'і і дзіцяці, якія даглядаюць іх у старасці.

Станіслаў ВАРАЖУН, старшыня Клічэўскага раённага Савета дэпутатаў:

— Ветэраны нічога асаблівага не просяць. Я скажу бы, што яны маюць вялікую патрэбу ў зносінах: ім неабходна ўвага людзей, яны любяць распавядаць пра сваё жыццё, хочучэ ўздзець баявую маладосць. Нядаўна да нас прызджала сто расійскіх дзяцей, мы запрашалі

ветэранаў выступіць і нават самі заслухаліся іх гісторыямі пра вайну.

Што ж, матэрыяльна ўдзельнікі вайны забяспечаны, але мы імкнёмся не выпускаць іх з поля зроку. Паштоўкі да свята, падарункі арганізацыі, дапамога дзяржавы. Трэба вяртаць актыўнае шэфства школ над старымі людзьмі.

Я па професіі доктар, і калі працаваў у бальніцы, то заўважыў: адзінокія старыя дрэнна ідуць на папраўку, але калі прыйшлі дзеці ці сваякі — галва падмаюцца, трымаюцца бадрэра.

Дзмітрый ЦІМАШЭНКА, старшыня Бялыніцкага сельскага Савета дэпутатаў Касцюковіцкага раёна: — Усё робіцца для ветэранаў. Пенсію яны своечасова атрымліваюць, дапамогу з 3 ліпеня таксама атрымаюць. Дровы старым прывозіць, шэфства над імі бяруць школы, сацыяльнае абслугоўванне наладжана добрае. Ветэранаў наведваюць і старасты, і прадстаўнікі мясцовай улады.

Калі пытаешся ў ветэранаў, што ім патрэбна, то яны звычайна адказваюць: «Здраўе!» Але гэта бадай што адзінае, чаго мы, улада, даць ім не можам. А ў астатнім робім усё, каб нараканняў з боку старых не было.

Запісала Ілона ІВАНОВА.

## Ініцыятыўных — прафінансуюць

У Брэсце ў рамках рэалізацыі сумеснага праекта Еўрапейскага Саюза і Праграмы развіцця ААН «Устойлівае развіццё на мясцовым узроўні» прайшоў семінар «Мясцовыя стратэгіі ўстойлівага развіцця і экалагічныя турыстычныя маршруты ў беларускіх рэгіёнах: Брэсцкая вобласць».

Як паведамілі ў прадстаўніцтва ААН у Беларусі, асноўнай мэтай праекта з'яўляецца павышэнне патэнцыялу беларускіх рэгіёнаў і развіцця мясцовых экалагічных турыстычных маршрутаў (зялёных маршрутаў). У ролі нацыянальнага выканаўчага агенства праекта выступае Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.

У ходзе семінара былі абмеркаваны і разгледжаны шляхі сацыяльнага і эканамічнага развіцця тэрыторыі вобласці і Брэста з пункту погляду ўкаранення сучасных турыстычных тэхналогій. Асобныя ініцыятывы мясцовых уладаў будучы прафінансаваныя за кошт сродкаў праекта.

Леанід ТУГАРЫН.

**ЗАСНАВАЛЬНІКІ: САВЕТ РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, ПАЛАТА ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, УСТАНОВА «РЭДАКЦЫЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»**

**ГРАМАДСКІ САВЕТ: НАВІЦКІ Г.В., старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні БАЙКОЎ В.М., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце АЦЯСАЎ А.А., старшыня Віцебс**

# Крайна здароўе

Выпуск № 19 (133)



## МЕДАЛЬ ЗА ГУМАЌІЗМ І МІЛАСЭРНАСЦЬ

Беларуска Ніна Блізнок уганараваная вышэйшай міжнароднай узнагародой медыцынскіх сясцёр — медалём імя Флорэнс Найцінгейл. Узнагароду сястры мільсэрнасці Беларускага Таварыства Чырвонага Крыжа (БТЧК) уручаць 11 чэрвеня. Як адзначыў генеральны сакратар БТЧК Віктар Калбануа, узнагароджанне беларускай медыцынскай сястры медалём Флорэнс Найцінгейл — выдатная падзея для нашай краіны. За подзвігі ў ваенны час такім медалём былі узнагароджаны шэсць медыцынскіх сясцёр з Беларусі. Гэта легендарныя Зінаіда Туналобава-Марчанка, Соф'я Голухава, Югенія Шаўчэнка, Кацярына Сірэнка, Соф'я Кунцэвіч, Марыя Гарачук. Ніна Блізнок уганараваная выключнай узнага-

родай за дапамогу прыкаваным да ложка адзіночкім людзям — інвалідам ваіны і працы, блакаднікам і вязням канцлагераў, уздольнікам ліквідацыі аварыі на Чарнобыльскай АЭС... За сорак два гады працы ў Беларусі Чырвоным Крыжам гэта жанчына аказала дапамогу больш як 600 асобам. Многім са сваіх падначаленых яна дапамагала да канца іх жыцця... Медалём імя Флорэнс Найцінгейл заснаваны ў 1912 годзе Міжнароднай канферэнцыяй Чырвонага Крыжа. Ён узнагароджае членаў медыцынскай і медсестрынскай асабліва самаадданых учыніў у дачыненні да хворых людзей у мірны або ваенны час, за выключны маральны і прафесійны якасці, гуманізм і мільсэрнасць. Таццяна КАРАЛЕВА, «Мінск—Навіны».

## Дыябет — не перашкода адпачынку

Унікальны для нашай краіны санаторый «Беларусачка», што ў тым ліку спецыялізуецца на аздараўленні хворых на цукровы дыябет і людзей з парушэннямі абмену рэчываў, павялічвае сваю магутнасць у паўтара раза. З адкрыццём пасля капітальнага рамонтна новага корпуса здаруўніцы ў ёй можа адпачываць адначасова 360 чалавек — як дарослых, так і дзяцей. Традыцыйны адметнасці «Беларусачкі» — наяўнасць уласнай мінеральнай вады, бліжэйшая адлегласць ад вадасховішча Дразды пад Мінскам, хвойны лес і сучаснае медыцынскае абсталяванне. У выніку, паводле слоў дырэктара санаторыя Людмілы Лукашэвіч, пасля адпачынку паляпшае здароўе адзначаецца практычна ў 98—99 працэнтаў наведвальнікаў. Праблема была адна — стан корпусу здаруўніцы, якая пачала работу яшчэ ў 1964 годзе. Зрэшты, пытанні з умовамі адпачынку ўдалося зняць дзякуючы капітальнаму рамонтна. Сёння «Беларусачка» прапануе толькі нумары на 1-2 месяцы, тут замяненая мэбля, адноўлены камунікацыі. У якасці інвестараў работ выступілі санаторна-курортнае прадпрыемства «Белпрафсакурорт» і Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі.

Дарэчы, працягласць аздараўлення ў «Беларусачцы» можа вагацца ад 12 да 21 дня, кошт адпачынку, у залежнасці ад ступені камфорту, складае 40—80 тысяч рублёў у суткі. Пры гэтым, як паведаміла Людміла Лукашэвіч, у найбліжэйшы час тут павінен з'явіцца новы від паслуг — тур выхаднога дня з магчымасцю дыягностыкі захворванняў і медыцынскімі працэдурамі. Між тым, «Беларусачка» стала ўжо трэцім аздараўленчым аб'ектам, што ўводзіцца прафсаюзамі сёлета, — дагэтуль адчыніліся новыя жыллыя корпусы турбазы «Высокі бераг» на Стаўбіцкім узвышшы і санаторыя «Крыніца» пад Мінскам. Аднак, адначасова старшыня ФПБ Леанід Козік, аднаўленне інфраструктуры адпачынку працягнецца. Ужо гэтым летам плануецца здаць у эксплуатацыю новы корпус са сталюкай, канферэнц-залай і бильярдам у санаторы «Крыніца», кавярнай на 100 чалавек на турбазе «Высокі бераг», вядзецца рэканструкцыя прафсаюзнай гасцініцы ў Маргілёве. У больш аддаленай перспектыве — дабудова корпус з басейнам і спартыўнымі заламі ў турыстычным комплексе «Нарач». У цэлым, зазначыў Леанід Козік, ёсць намер закончыць аднаўленне прафсаюзных аздараўленча-турыстычных аб'ектаў на працягу наступных трох гадоў. Сяргей ГРЫБ.

## АЛКАГОЛЬ І ЛЕКІ НЕСУМЯШЧАЛЬНЫЯ

ЛЮБІ добры доктар, прапісваючы лекі, пярэджвае: пакуль прымаеце прэпарат, уживаеце алкаголь нельга. З іншага боку, у аптэках нямаюць лекавых нэстоек на спірэце, якія часам маюць каму дахадзіць да 60—70 градусаў. Дык чаму ж адны лекі можна сумяшчаць са спіртам, а другія — не? Медыцыншчыцы: сапраўды, у склад лекавых нэстоек уваходзіць алкаголь як універсальны растваральнік. Аднак доза нэстоек 5—15 кропель на 50 мл вады. А калі чалавек выпівае 50 г алкагольнага напой, пагадзіцца, доза непарульна вышэйшая. Таму ніякай супярэчнасці тут няма. Калі вы хворыя і прымаеце лекавыя прэпараты, алкаголь павінен быць выключаны цалкам. Спіртное можа не толькі аслабіць эфект, але і ўвогуле змяніць уласцівасці прэпарата.

зрабішы яго дзеянне непрадказальна небяспечным. Алкаголь, які ўжыты адначасова з лекамі: скажае фармакалагічны эфект якарства, робячы яго таксічным; змяняе адчувальнасць клетак, тканак і органаў да лекавага рэчыва; вядзе да накаплення акісленых прадуктаў, парушаючы абмен рэчываў; змяняе ўтварэнне бялкоў у печані, якія аб'яскоджваюць лекі, што пачынаюць назіпацца; прыгнятэ ферментныя сістэмы, што рэзка ўзмацняе дзеянне лекаў, якія прымаюцца ў звычайных дозах. Памятайце, што: алкаголь + аспірын = язва страўніка; алкаголь + кафеін, эфедрын (павышаюць ціск) = гіпертанічны крыз; алкаголь + мачагонныя, гіпатэнзіўныя = рэзкае зніжэнне артэрыяльнага ціску; алкаголь + парацэтamol (панадол, эфералган) = таксічнае пашкоджанне печані; алкаголь + цукразніжальныя прэпараты = рэзкае падзенне ўзроўню цукру ў крыві, кома; алкаголь + нейрапетыкі, абязбольвальныя, супрацьзапаленчыя = інтэксікацыя, кома; алкаголь + антыбіётыкі, сульфаніламіды = неперааносца лекаў, адсутнасць лекавага эфекту; алкаголь + нітрагліцэрын, антыгістамінныя = узмацненне болевага сіндрому і праў алергіі. Таму падчас лячэння — ні кроплі! Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

## СПАРЖА — АГАРОДНІНА-АРЫСТАКРАТКА

Спакон вякоў спаржа лічылася «ежай каралёў» і дэлікатэсам, які ўпрыгожваў сталы вышакпастаўленых дзеячў: ад рымскіх імператараў да французскіх каралёў і ад егіпецкіх фараонаў да ўсходне-германскіх партыйных боноў. Мінула чатыры тысячы гадоў як чалавек пачаў вырошчваць спаржу, і ва ўсе часы яна была больш, чым проста агародніна: яе ўсхваляюць за смак, сакавітасць і лекавыя якасці. З антычных часоў спаржа вядомая як натуральны мачагонны і кроваачышчальны сродак.

Па-навуковаму гэта расліна называецца аспарагус і належыць да сямейства лілейных — разам з гіяцынтамі, а таксама з куды менш рамантычнымі цыбуляй і часнаком. Спаржа — адзін з самых ранніх прадстаўнікоў агародніны новага сезона: збіраць ураджалі малых парасткаў пачынаючы ўжо ў красавіку—маі.

Спаржа — нізкакалорыйная агародніна (20—25 ккал на 100 г), багатая на вітаміны С, В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub>, В<sub>9</sub>, К, правітаміна А. У ёй утрымліваецца аспарагін, які валодае лекавымі ўласцівасцямі: дабратворна ўплывае на міякард, расшырае крываносныя сасуды і паліпшае мочавыдзяленне, што прыводзіць да зніжэння артэрыяльнага ціску. У спаржы шмат калію, фосфару, кальцыю, селену і вітаміну Е — гэта ідэальнае спалучэнне для работы гармонаў (нездарма ў эпоху Адраджэння спаржа лічылася афродзізіякам). Таксама ў ёй выяўлены жалеза, медзь, марганец і іншыя мінералы.

Спаржу ядуць свежай або кансерваванай. Асабліва добрая яна ў запечаным выглядзе са сметанковым маслам і пармезанам або вараная ў спалучэнні з рэчынй. Да спаржы прынята падаваць маладу бульбу, вэнджаную рыбу, тушанае мяса, вэнджуну.

Пры прыгатаванні спаржы галоўнае — не пераварыць яе: парасткі павінны заставацца хрусткімі ўнутры. У сярэднім тоўстая белая спаржа варыцца 6—8 хвілін, залёная — 3—5. Калі загарнуць спаржу ў вільготны ручнік і пакласці ў халадзільнік у асек для агародніны, то яна будзе захоўвацца даволі доўга. Таксама яе можна захоўваць у збане з халаднай вадоў. Пры набывці спаржы звярніце ўвагу на тое, каб ніжняя частка сцёблаў не мела плямаў, была моцнай і сухой.

САЛАТА-КАКТЭЙЛЬ СА СПАРЖАЙ 250 г адваранай спаржы нарэзаць, дадаць 2 здробненыя апельсіны, 2 сцёблы чаранковага сельдэрэю (таксама здрабніць), 6 ст. лыжка вяршкоў, 60 г мянзэю, 1 ч. лыжку гарчыцы, 1 ч. лыжку апельсінавага соку; усе перамяшаць, паперчыць, пасаліць. Зверху пасыпаць тоўчаным грэцім арэхам. Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

## ГРАДУС ЯК МЕРА ПРАФІЛАКТЫКІ

Алкаголь можа быць як фактарам рызыкі, так і мерай прафілактыкі інсульту. Ужыванне вялікай колькасці алкаголю павішае рызыку гемарагічнага інсульту. Аднак умеранае або невялікае яго ўжыванне — не больш за 100 г слабаалкагольных напояў у дзень для жанчын і 100-200 г у дзень для мужчын — можа павысіць утрыманне халестэрыну ліпапратэідаў высокай шчыльнасці («добрага» халестэрыну) і знізіць згусальнасць крыві. Абодва гэтыя фактары зніжаюць рызыку інсульту.

## ТОЛЬКІ ДЛЯ ЖАНЧЫН СІНДРОМ-«ШТОМЕСЯЧНІК»

Да 80 працэнтаў жаночага насельніцтва свету знаёмыя з перадменструальным сіндромам (ПМС) не па чутках. Праўляецца апошні па-рознаму: хтосьці знічае ўсе запасы ў халадзільніку, камусьці хочацца адасобіцца, хвацца ад навакольных, іншыя, наадварот, зрываюцца на людзюга, што тралляецца ім пад руку, і гэтак далей, і да таго падобнае. Аднак ёсць і адзін нязменны сімптом — гэта рэгулярнасць. Кожны месяц ПМС вяртаецца... Перадменструальны, альбо цыклічны, сіндром — гэта комплекс нервова-сініхных, вегетасасудзістых і абменна-эндокрынных сімптомаў, якія з'яўляюцца ў адзін і той жа час цыкла, прыкладна за 7—10 дзён да пачатку менструацыі; у любым узросце — ад дасягнення палавой сталасці да клімакса, але часцей пасля 30 гадоў; з рознай інтэнсіўнасцю ў розных жанчын і знікаюць з пачаткам менструацыі. Часцей ад гэтага сіндрому пакутуюць гараджанкі, прадстаўніцы інтэлектуальнай працы, жанчыны, якія працуюць на шkodных вытворчасцяў, маюць хранічныя захворванні. Якія ж асноўныя прычыны ПМС? Вучонымі даказана яго сувязь з цыклічнымі гарманальнымі змяненнямі ў жаночым арганізме, а дакладней з парушэннем балансу паміж двума жаночымі гармонамі — эстрагенам і прагестэронам. (Сіндром, напрыклад, не сустракаецца пры анавулярных цыклах — цыкл без авуляцыі і ўтварэння жоўтага цела пры захаванні рэгулярнасці крывацё-

## 5 СІМПТОМАЎ ЗАЛЕЖНАСЦІ АД... ІНТЭРНЭТУ

Паводле розных звестак, да 10 працэнтаў карыстальнікаў персанальных камп'ютараў пакутуюць ад некантралюемай цягі да сусветнай сеткі. Некалкі гадоў таму ўрачы нават пачалі гаварыць аб новай хваробе — інтэрнэт-залежнасці, пры якой чалавек праводзіць шмат часу за камп'ютарам, а ў звычайным свеце адчувае сябе няёмка і паступова страчвае сувязь з рэчаіснасцю. Сям-там ужо б'юць трывогу: у Еўропе і Амерыцы з'яўляюцца спецыяльныя клінікі для людзей, якія пакутуюць ад раней нябачанай хваробы.



Што ж такое інтэрнэт-залежнасць? Якія ў яе прыкметы? Чым леецца? Давайце разбярэмо.

- Сеткавая немач можа прымаць розныя формы: А адзін з самых распаўсюджаных варыянтаў — гэта бяскожныя зносіны ў чатах і на форумах, па электроннай пошце і ў «жывым часопісе». Інтэрнэт і быў створаны для кантактаў, аднак нярэдка здараецца, што ў заўзятага камп'ютаршчыка ў сетцы сяброў больш, чым у рэальнасці. Другі варыянт — цяга да анлайнавых гульняў. Сучасныя тэжналогі дазваляюць тысячам гульцоў збірацца ў намайяваным свеце, які выглядае не менш эфектна, чым галівудская фантастыка. У выніку некаторыя ўражлівыя людзі перацягваюцца ў віртуальны свет і жыццём там круляць суткі. Захапленне зратычнымі сайтамі — таксама адна з формаў сеткавай залежнасці, і, мяркуючы па колькасці падобных старонак у інтэрнэце, вельмі папулярная. Вось толькі любоў да «сунічкі» нярэдка прыводзіць да таго, што сапраўднае асабістае жыццё ў чалавека зусім не кляецца. Бывае і так, што карыстальнікі атрымлівае задавальненне не ад зместу сайтаў, а ад самога факту знаходжання ў інтэрнэце. Чытанне непатрэбных сайтаў і атрыманне зусім бескарнасных звестак для кагосці становіцца адзінай радасцю ў жыцці. Трэці варыянт — цяга да анлайнавых гульняў. Сучасныя тэжналогі дазваляюць тысячам гульцоў збірацца ў намайяваным свеце, які выглядае не менш эфектна, чым галівудская фантастыка. У выніку некаторыя ўражлівыя людзі перацягваюцца ў віртуальны свет і жыццём там круляць суткі. Захапленне зратычнымі сайтамі — таксама адна з формаў сеткавай залежнасці, і, мяркуючы па колькасці падобных старонак у інтэрнэце, вельмі папулярная. Вось толькі любоў да «сунічкі» нярэдка прыводзіць да таго, што сапраўднае асабістае жыццё ў чалавека зусім не кляецца. Бывае і так, што карыстальнікі атрымлівае задавальненне не ад зместу сайтаў, а ад самога факту знаходжання ў інтэрнэце. Чытанне непатрэбных сайтаў і атрыманне зусім бескарнасных звестак для кагосці становіцца адзінай радасцю ў жыцці.
- Інтэрнэт-залежнасць у нейкім сэнсе больш небяспечная, чым наркатыкі. Віртуальны свет валодае вялікай прыцягальнасцю: тут можна вяршыць лёсы выдумананага свету, стварыць сабе ідэальнае ўвасабленне ў блогач, падзяліцца з усім светам сваімі каштоўнымі думкамі... У наш лічбавы век камп'ютары ёсць усюды, інтэрнэт недарагі, а сеткавы наркотык абсалютна легальны. Менавіта таму патрапіць у паўвучны лёгка, а выбрацца амаль немагчыма. Як жа зразумець, ці пакутуеце вы ад інтэрнэт-хваробы? Прыгледзіцеся больш уважліва да сваіх адносінаў з камп'ютарам. Вось у якіх выпадках варта нацяражыцца: 1. Прыходзіце на працу, вы падключыцеся да сеткі. Вярнуўшыся дадому, вы перш-наперш зноў уключаеце камп'ютар. 2. Інтэрнэт вымушае вас авярываць сном. Вырашыўшы «паздзець яшчэ пяць хвілін», вы засяджаецеся за маніторам да глыбокай ночы. 3. Вы аддаеце перавагу кантактам па ІСД, электроннай пошце, а не проста тэлефонным званкам або сустрачкам. Віртуальныя зносіны ўсё больш выцясняюць рэальныя. 4. Удалены ад камп'ютара вы думаеце пра тое, як зойдзеце ў інтэрнэт, і на вашым твары міжвольна з'яўляецца задаволены выраз. Бывае так, што вы быццам бы і не хацелі падключыцца да сеткі, але аўтаматычна селі за камп'ютар і апамяталіся толькі праз пару гадзін. 5. Вы карыстаецеся інтэрнэтам, каб адасобіцца ад праблем у рэальным жыцці. Знайсці ў сябе штосьці з гэтых «сімптомаў» можа кожны. Не варта пахоцца — усё мы не ідэальныя. Нічога страшнага няма: нашы бацькі прадзілі вечары каля тэлевізара, а мы бавім час за камп'ютарам. Гаварыць жа пра хваробу можна ў тым выпадку, калі злоўжыванне інтэрнэтам наносіць шкоду рэальнаму жыццю. Калі з-за віртуальных зносінаў вы пастаянна недасыпаеце, забываецеся пра сям'ю, не спраўляецеся з працай або вучобай, калі спускаеце ўсе грошы ў інтэрнэт-крамах — гэта і ёсць галоўны паказчык хваробы. Таблетак ад інтэрнэту пакуль не падключыцеся да сеткі. Вярнуўшыся дадому, вы перш-наперш зноў уключаеце камп'ютар. 2. Інтэрнэт вымушае вас авярываць сном. Вырашыўшы «паздзець яшчэ пяць хвілін», вы засяджаецеся за маніторам да глыбокай ночы. 3. Вы аддаеце перавагу кантактам па ІСД, электроннай пошце, а не проста тэлефонным званкам або сустрачкам. Віртуальныя зносіны ўсё больш выцясняюць рэальныя. 4. Удалены ад камп'ютара вы думаеце пра тое, як зойдзеце ў інтэрнэт, і на вашым твары міжвольна з'яўляецца задаволены выраз. Бывае так, што вы быццам бы і не хацелі падключыцца да сеткі, але аўтаматычна селі за камп'ютар і апамяталіся толькі праз пару гадзін. 5. Вы карыстаецеся інтэрнэтам, каб адасобіцца ад праблем у рэальным жыцці. Знайсці ў сябе штосьці з гэтых «сімптомаў» можа кожны. Не варта пахоцца — усё мы не ідэальныя. Нічога страшнага няма: нашы бацькі прадзілі вечары каля тэлевізара, а мы бавім час за камп'ютарам. Гаварыць жа пра хваробу можна ў тым выпадку, калі злоўжыванне інтэрнэтам наносіць шкоду рэальнаму жыццю. Калі з-за віртуальных зносінаў вы пастаянна недасыпаеце, забываецеся пра сям'ю, не спраўляецеся з працай або вучобай, калі спускаеце ўсе грошы ў інтэрнэт-крамах — гэта і ёсць галоўны паказчык хваробы. Таблетак ад інтэрнэту пакуль не падключыцеся да сеткі. Вярнуўшыся дадому, вы перш-наперш зноў уключаеце камп'ютар. 2. Інтэрнэт вымушае вас авярываць сном. Вырашыўшы «паздзець яшчэ пяць хвілін», вы засяджаецеся за маніторам да глыбокай ночы. 3. Вы аддаеце перавагу кантактам па ІСД, электроннай пошце, а не проста тэлефонным званкам або сустрачкам. Віртуальныя зносіны ўсё больш выцясняюць рэальныя. 4. Удалены ад камп'ютара вы думаеце пра тое, як зойдзеце ў інтэрнэт, і на вашым твары міжвольна з'яўляецца задаволены выраз. Бывае так, што вы быццам бы і не хацелі падключыцца да сеткі, але аўтаматычна селі за камп'ютар і апамяталіся толькі праз пару гадзін. 5. Вы карыстаецеся інтэрнэтам, каб адасобіцца ад праблем у рэальным жыцці. Знайсці ў сябе штосьці з гэтых «сімптомаў» можа кожны. Не варта пахоцца — усё мы не ідэальныя. Нічога страшнага няма: нашы бацькі прадзілі вечары каля тэлевізара, а мы бавім час за камп'ютарам. Гаварыць жа пра хваробу можна ў тым выпадку, калі злоўжыванне інтэрнэтам наносіць шкоду рэальнаму жыццю. Калі з-за віртуальных зносінаў вы пастаянна недасыпаеце, забываецеся пра сям'ю, не спраўляецеся з працай або вучобай, калі спускаеце ўсе грошы ў інтэрнэт-крамах — гэта і ёсць галоўны паказчык хваробы. Таблетак ад інтэрнэту пакуль не падключыцеся да сеткі. Вярнуўшыся дадому, вы перш-наперш зноў уключаеце камп'ютар. 2. Інтэрнэт вымушае вас авярываць сном. Вырашыўшы «паздзець яшчэ пяць хвілін», вы засяджаецеся за маніторам да глыбокай ночы. 3. Вы аддаеце перавагу кантактам па ІСД, электроннай пошце, а не проста тэлефонным званкам або сустрачкам. Віртуальныя зносіны ўсё больш выцясняюць рэальныя. 4. Удалены ад камп'ютара вы думаеце пра тое, як зойдзеце ў інтэрнэт, і на вашым твары міжвольна з'яўляецца задаволены выраз. Бывае так, што вы быццам бы і не хацелі падключыцца да сеткі, але аўтаматычна селі за камп'ютар і апамяталіся толькі праз пару гадзін. 5. Вы карыстаецеся інтэрнэтам, каб адасобіцца ад праблем у рэальным жыцці. Знайсці ў сябе штосьці з гэтых «сімптомаў» можа кожны. Не варта пахоцца — усё мы не ідэальныя. Нічога страшнага няма: нашы бацькі прадзілі вечары каля тэлевізара, а мы бавім час за камп'ютарам. Гаварыць жа пра хваробу можна ў тым выпадку, калі злоўжыванне інтэрнэтам наносіць шкоду рэальнаму жыццю. Калі з-за віртуальных зносінаў вы пастаянна недасыпаеце, забываецеся пра сям'ю, не спраўляецеся з працай або вучобай, калі спускаеце ўсе грошы ў інтэрнэт-крамах — гэта і ёсць галоўны паказчык хваробы. Таблетак ад інтэрнэту пакуль не падключыцеся да сеткі. Вярнуўшыся дадому, вы перш-наперш зноў уключаеце камп'ютар. 2. Інтэрнэт вымушае вас авярываць сном. Вырашыўшы «паздзець яшчэ пяць хвілін», вы засяджаецеся за маніторам да глыбокай ночы. 3. Вы аддаеце перавагу кантактам па ІСД, электроннай пошце, а не проста тэлефонным званкам або сустрачкам. Віртуальныя зносіны ўсё больш выцясняюць рэальныя. 4. Удалены ад камп'ютара вы думаеце пра тое, як зойдзеце ў інтэрнэт, і на вашым твары міжвольна з'яўляецца задаволены выраз. Бывае так, што вы быццам бы і не хацелі падключыцца да сеткі, але аўтаматычна селі за камп'ютар і апамяталіся толькі праз пару гадзін. 5. Вы карыстаецеся інтэрнэтам, каб адасобіцца ад праблем у рэальным жыцці. Знайсці ў сябе штосьці з гэтых «сімптомаў» можа кожны. Не варта пахоцца — усё мы не ідэальныя. Нічога страшнага няма: нашы бацькі прадзілі вечары каля тэлевізара, а мы бавім час за камп'ютарам. Гаварыць жа пра хваробу можна ў тым выпадку, калі злоўжыванне інтэрнэтам наносіць шкоду рэальнаму жыццю. Калі з-за віртуальных зносінаў вы пастаянна недасыпаеце, забываецеся пра сям'ю, не спраўляецеся з працай або вучобай, калі спускаеце ўсе грошы ў інтэрнэт-крамах — гэта і ёсць галоўны паказчык хваробы. Таблетак ад інтэрнэту пакуль не падключыцеся да сеткі. Вярнуўшыся дадому, вы перш-наперш зноў уключаеце камп'ютар. 2. Інтэрнэт вымушае вас авярываць сном. Вырашыўшы «паздзець яшчэ пяць хвілін», вы засяджаецеся за маніторам да глыбокай ночы. 3. Вы аддаеце перавагу кантактам па ІСД, электроннай пошце, а не проста тэлефонным званкам або сустрачкам. Віртуальныя зносіны ўсё больш выцясняюць рэальныя. 4. Удалены ад камп'ютара вы думаеце пра тое, як зойдзеце ў інтэрнэт, і на вашым твары міжвольна з'яўляецца задаволены выраз. Бывае так, што вы быццам бы і не хацелі падключыцца да сеткі, але аўтаматычна селі за камп'ютар і апамяталіся толькі праз пару гадзін. 5. Вы карыстаецеся інтэрнэтам, каб адасобіцца ад праблем у рэальным жыцці. Знайсці ў сябе штосьці з гэтых «сімптомаў» можа кожны. Не варта пахоцца — усё мы не ідэальныя. Нічога страшнага няма: нашы бацькі прадзілі вечары каля тэлевізара, а мы бавім час за камп'ютарам. Гаварыць жа пра хваробу можна ў тым выпадку, калі злоўжыванне інтэрнэтам наносіць шкоду рэальнаму жыццю. Калі з-за віртуальных зносінаў вы пастаянна недасыпаеце, забываецеся пра сям'ю, не спраўляецеся з працай або вучобай, калі спускаеце ўсе грошы ў інтэрнэт-крамах — гэта і ёсць галоўны паказчык хваробы. Таблетак ад інтэрнэту пакуль не падключыцеся да сеткі. Вярнуўшыся дадому, вы перш-наперш зноў уключаеце камп'ютар. 2. Інтэрнэт вымушае вас авярываць сном. Вырашыўшы «паздзець яшчэ пяць хвілін», вы засяджаецеся за маніторам да глыбокай ночы. 3. Вы аддаеце перавагу кантактам па ІСД, электроннай пошце, а не проста тэлефонным званкам або сустрачкам. Віртуальныя зносіны ўсё больш выцясняюць рэальныя. 4. Удалены ад камп'ютара вы думаеце пра тое, як зойдзеце ў інтэрнэт, і на вашым твары міжвольна з'яўляецца задаволены выраз. Бывае так, што вы быццам бы і не хацелі падключыцца да сеткі, але аўтаматычна селі за камп'ютар і апамяталіся толькі праз пару гадзін. 5. Вы карыстаецеся інтэрнэтам, каб адасобіцца ад праблем у рэальным жыцці. Знайсці ў сябе штосьці з гэтых «сімптомаў» можа кожны. Не варта пахоцца — усё мы не ідэальныя. Нічога страшнага няма: нашы бацькі прадзілі вечары каля тэлевізара, а мы бавім час за камп'ютарам. Гаварыць жа пра хваробу можна ў тым выпадку, калі злоўжыванне інтэрнэтам наносіць шкоду рэальнаму жыццю. Калі з-за віртуальных зносінаў вы пастаянна недасыпаеце, забываецеся пра сям'ю, не спраўляецеся з працай або вучобай, калі спускаеце ўсе грошы ў інтэрнэт-крамах — гэта і ёсць галоўны паказчык хваробы. Таблетак ад інтэрнэту пакуль не падключыцеся да сеткі. Вярнуўшыся дадому, вы перш-наперш зноў уключаеце камп'ютар. 2. Інтэрнэт вымушае вас авярываць сном. Вырашыўшы «паздзець яшчэ пяць хвілін», вы засяджаецеся за маніторам да глыбокай ночы. 3. Вы аддаеце перавагу кантактам па ІСД, электроннай пошце, а не проста тэлефонным званкам або сустрачкам. Віртуальныя зносіны ўсё больш выцясняюць рэальныя. 4. Удалены ад камп'ютара вы думаеце пра тое, як зойдзеце ў інтэрнэт, і на вашым твары міжвольна з'яўляецца задаволены выраз. Бывае так, што вы быццам бы і не хацелі падключыцца да сеткі, але аўтаматычна селі за камп'ютар і апамяталіся толькі праз пару гадзін. 5. Вы карыстаецеся інтэрнэтам, каб адасобіцца ад праблем у рэальным жыцці. Знайсці ў сябе штосьці з гэтых «сімптомаў» можа кожны. Не варта пахоцца — усё мы не ідэальныя. Нічога страшнага няма: нашы бацькі прадзілі вечары каля тэлевізара, а мы бавім час за камп'ютарам. Гаварыць жа пра хваробу можна ў тым выпадку, калі злоўжыванне інтэрнэтам наносіць шкоду рэальнаму жыццю. Калі з-за віртуальных зносінаў вы пастаянна недасыпаеце, забываецеся пра сям'ю, не спраўляецеся з працай або вучобай, калі спускаеце ўсе грошы ў інтэрнэт-крамах — гэта і ёсць галоўны паказчык хваробы. Таблетак ад інтэрнэту пакуль не падключыцеся да сеткі. Вярнуўшыся дадому, вы перш-наперш зноў уключаеце камп'ютар. 2. Інтэрнэт вымушае вас авярываць сном. Вырашыўшы «паздзець яшчэ пяць хвілін», вы засяджаецеся за маніторам да глыбокай ночы. 3. Вы аддаеце перавагу кантактам па ІСД, электроннай пошце, а не проста тэлефонным званкам або сустрачкам. Віртуальныя зносіны ўсё больш выцясняюць рэальныя. 4. Удалены ад камп'ютара вы думаеце пра тое, як зойдзеце ў інтэрнэт, і на вашым твары міжвольна з'яўляецца задаволены выраз. Бывае так, што вы быццам бы і не хацелі падключыцца да сеткі, але аўтаматычна селі за камп'ютар і апамяталіся толькі праз пару гадзін. 5. Вы карыстаецеся інтэрнэтам, каб адасобіцца ад праблем у рэальным жыцці. Знайсці ў сябе штосьці з гэтых «сімптомаў» можа кожны. Не варта пахоцца — усё мы не ідэальныя. Нічога страшнага няма: нашы бацькі прадзілі вечары каля тэлевізара, а мы бавім час за камп'ютарам. Гаварыць жа пра хваробу можна ў тым выпадку, калі злоўжыванне інтэрнэтам наносіць шкоду рэальнаму жыццю. Калі з-за віртуальных зносінаў вы пастаянна недасыпаеце, забываецеся пра сям'ю, не спраўляецеся з працай або вучобай, калі спускаеце ўсе грошы ў інтэрнэт-крамах — гэта і ёсць галоўны паказчык хваробы. Таблетак ад інтэрнэту пакуль не падключыцеся да сеткі. Вярнуўшыся дадому, вы перш-наперш зноў уключаеце камп'ютар. 2. Інтэрнэт вымушае вас авярываць сном. Вырашыўшы «паздзець яшчэ пяць хвілін», вы засяджаецеся за маніторам да глыбокай ночы. 3. Вы аддаеце перавагу кантактам па ІСД, электроннай пошце, а не проста тэлефонным званкам або сустрачкам. Віртуальныя зносіны ўсё больш выцясняюць рэальныя. 4. Удалены ад камп'ютара вы думаеце пра тое, як зойдзеце ў інтэрнэт, і на вашым твары міжвольна з'яўляецца задаволены выраз. Бывае так, што вы быццам бы і не хацелі падключыцца да сеткі, але аўтаматычна селі за камп'ютар і апамяталіся толькі праз пару гадзін. 5. Вы карыстаецеся інтэрнэтам, каб адасобіцца ад праблем у рэальным жыцці. Знайсці ў сябе штосьці з гэтых «сімптомаў» можа кожны. Не варта пахоцца — усё мы не ідэальныя. Нічога страшнага няма: нашы бацькі прадзілі вечары каля тэлевізара, а мы бавім час за камп'ютарам. Гаварыць жа пра хваробу можна ў тым выпадку, калі злоўжыванне інтэрнэтам наносіць шкоду рэальнаму жыццю. Калі з-за віртуальных зносінаў вы пастаянна недасыпаеце, забываецеся пра сям'ю, не спраўляецеся з працай або вучобай, калі спускаеце ўсе грошы ў інтэрнэт-крамах — гэта і ёсць галоўны паказчык хваробы. Таблетак ад інтэрнэту пакуль не падключыцеся да сеткі. Вярнуўшыся дадому, вы перш-наперш зноў уключаеце камп'ютар. 2. Інтэрнэт вымушае вас авярываць сном. Вырашыўшы «паздзець яшчэ пяць хвілін», вы засяджаецеся за маніторам да глыбокай ночы. 3.

# ЧАМУ БЕЛАРУСАМ «НЕ ПАДАБАЕЦЦА» ЛЁН?

Няўжо мы ў ім разбіраемся горшы за еўрапейцаў? Не верыцца! Проста мы не прывыклі да льну. Але ўжо зараз вытворцы робяць крокі, каб быць бліжэй да спажывцоў. Нестандартна вырашылі на «Аршанскім льнокамбінаце» рэалізаваць складзаныя запасы прадукцыі. Наогул вельмі шырока на спецыяльна арганізаванай сустрэчы вырашылі абмеркаваць недахопы і плюсы супрацоўніцтва з партнёрамі. Запросілі кіраўнікоў прадпрыемстваў і фірмаў, якія шыюць адзенне з ільняной тканіны, на шырыні дыялогу, а таксама і кіраўнікоў гандлёвых арганізацый. Ды пасля няпростай гутаркі ўзялі і паказалі мадэлі адзення з тых тканін, якія чамусьці партнёры ці не купілі, ці катэгарычна адмовіліся. А яшчэ прадстаўнікам сістэм аховы здароўя, іншых ведамстваў давялося тлумачыць, чаму экалагічна чыстыя, карысныя для здароўя тканіны не купляюцца?

Новы генеральны дырэктар рэспубліканскага ўнітарнага вытворча-гандлёвага прадпрыемства «Аршанскі льнокамбінат» Уладзімір НЕСЦЯРЭНКА — кіраўнік, як цяпер модна гаварыць, крэатыўны. Пазнаёміўся я з ім літаральна на наступны дзень пасля таго, як Прэзідэнт даў згоду на яго прызначэнне на дырэктарскую пасаду. Нават адпаведную шыльдачку не паспелі замяніць на дзвярах, за якімі службовы кабінет Уладзіміра Васільевіча.

Яшчэ да афіцыйнага ўступлення на пасаду ён актыўна ўзвусіў за рэкламу тавараў з ільну. І брэнд прадпрыемства кідкі — каб адразу мог «заचाпіць» пакупнікоў — хочучы стварыць, і гандлёвыя фірмовыя пункты па продажы адчыніць у Віцебску, Мінску і ў іншых буйных гарадах. Між іншым, менавіта ў той жа самы дзень, калі прыехаў пагутарыць з новым дырэктарам, даве гасці з Мінска спецыяльна прыбылі ў Оршу, каб абмеркаваць нюансы адкрыцця гандлёвага Дома льну ў сталіцы.

У нас шмат планаў. Трэба працаваць па-новаму, — расказвае генеральны дырэктар. — Вось, напрыклад, наша фірмовая крама ў Оршы рэалізуе прадукцыю камбіната на 250 мільёнаў рублёў штомесяц. А астатняе? Каб, напрыклад, у віцебскім універмагу знайсці адзенне з ільну, трэба доўга пашукаць. Ды і ў выніку няправільнага захоўвання пакаменчаюць, напрыклад, льяныя штаны і іншыя вырабы не вельмі прэзентабельныя. Хочам паўсюль адкрыць фірмовыя аддзелы. Іх павінна быць як мага болей. Трэба рэалізоўваць нашы сувенірыя наборы і іншае і на вакзалах.

Упаўнены, што беларускія спартсмены адзення якасць тканіны з ільну, будзем абмяркоўваць неабходнасць выкарыстання льяных вырабаў для афармлення нумароў і памяшканняў турыстычных баз і комплексаў.

Ёсць і больш прагрэсіўныя ідэі. Задумалі, у прыватнасці, ў гістарычным цэнтры Віцебска пры падтрымцы энтузіястаў адчыніць музей гісторыі льну, зраўнавала, з крамай — саломам. Трэба актыўна пазбаўляцца ад

стэрэатыпаў — прывучыць па-добраму нашых айчынных спажывцоў насіць льяное адзенне, выкарыстоўваць тканіны для афармлення хатняга інтэр'еру.

Праблемы з рэалізацыяй прадукцыі нашага прадпрыемства ўзніклі задоўга да пачатку міжнароднага фінансаванага крызісу. Раней каля 85 працэнтаў тканіны адраўляліся за межы. Бралі прадукцыю ахвотна, але ж мы ўпусцілі магчымасці нашага ўнутранага рынку. Пасля таго, як Кітай уступіў у Сусветную гандлёвую арганізацыю, наша прадукцыя не змогла канкураваць па цене...

Але не усё так дрэнна. Вось ездзіў я ў Расію, тамтэйшы бізнес мае намер актыўна з намі супрацоўнічаць. Будзем працаваць у гэтым кірунку.

Сёння мы прадаманструем калекцыю адзення з тканіны, што ёсць на складзе, а калі пашылі нашы мадэльныя і якію выставілі фірмы — партнёры, якія закупляюць у нас тканіны. Іншыя партнёры на свае вочы убачыць, што можна зрабіць з таго, што на складзе ёсць.

— Я ў добрым сансе гэтага слова — фанат ільну. Я вельмі часта вяду па Віцебску іншаземцаў, — расказвае пір-менеджар асацыяцыі «Віцебск і кампанія»



**Татцяна ЛАПІНА.** — Надаўна адна высокая замежная чыноўніца ў тым жа віцебскім універмагу набыла рулон ільняной тканіны. Еўрапейцы вельмі цыняць нашу льяную прадукцыю, бо цана на яе ў разы меншая, а якасць добрая. А нашы суграмадзяне? Мы проста яшчэ не зразумелі ўсю карысць ільняной прадукцыі.

Ды і каб знайсці тканіну, адзенне з ільну, паходзіць яшчэ трэба. Наша асацыяцыя, дарэчы, выступіла ініцыятарам правядзення ў дні чарговага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску» фестывалю «Віцебск. Феерыя льну». Тут выставілі прадукцыю аршанскага льнокамбіната. Уздзелныкі фестывалю пакажуць мадэлі адзення, сталовы тэкстыль падчас «ільнянога чапіння»... Дзеці возьмуць удзел у свеце малюнкаў на льне. «Зорак» мастацтваў запросім на вечарыну «Містыка льну», якая адбудзецца ў гатэлі «Эрыдан», дзе так любяць спыняцца падчас славянскага «базару» зоркі мастацтваў першай велічыні.

— Аршанскі льнокамбінат — адно з самых праблемных прадпрыемстваў нашага рэгіёну — расказвае першы намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Уладзімір НАВАЦКА. — Калі прыкладна падлічыць, разам з сельскагаспадарчымі арганізацыямі, якія займаюцца вырошчваннем ільну, ён дае працу 12 — 13 тысячам чалавек... Трэба дапамагчы прадпрыемству, якое, безумоўна, працуе не добра выглядаць на дэманстратарах у выглядзе касцюмаў, спадніц, штаноў... Безумоўна, многія адразу па-новаму паглядзелі на тое, ад чаго адмаўляліся. Такая вольная антыкрызізная «схема» вырашэння праблем на канкрэтна ўзятым прадпрыемстве.

Наконт гэтага — няўжо мы, беларусы, горшыя за еўрапейцаў? Апошняя адмаўляюцца ад іштучнасці пры выбары адзення, прадуктаў харчавання. Захад адзначаны — проста трэба актыўней прапагандаваць наш лён. Тое, што ён карысны для здароўя. Апошняя пацярджалася і тым, што спецыяльныя тканіны з ільну выкарыстоўваюцца ў такіх званых «СПА-салонах». Лён забівае мікробы, адзенне з яго абароніць ад розных грыбковых інфекцый і нават аднаўляе... імунную сістэму арганізма чалавека.

Падчас дэманстрацыі адзення перыядычна гучалі апладысменты. Прафесіяналы былі прыемна здзіўлены тым, што, аказваецца, «непазброеныя тканіны» могуць так добра выглядаць на дэманстратарах у выглядзе касцюмаў, спадніц, штаноў... Безумоўна, многія адразу па-новаму паглядзелі на тое, ад чаго адмаўляліся. Такая вольная антыкрызізная «схема» вырашэння праблем на канкрэтна ўзятым прадпрыемстве.

**Аляксандр ПУКШАНСКІ.** Орша — Віцебск. Фота аўтара.

# Дзе хаваецца шклатар?

Амаль кожны дзень мая аўтобусная раўніца пачынаецца са звону пустых шкляных бутэлек. Два-тры пасажыры беражліва трымаюць свае вялізныя сумкі ды пакеты і хуценка (пакуль кандуктар не дайшоў) сыходзяць праз некалькі прыпынкаў на вул. Ландра. Відзец, у пункт прыёму шклятары спяшчваюцца, думаючы заўсёды ў іспанінао...

## Дзіцячы ўспамін

Маё дзяцтва было шчаслівым і бесклапотным. Усёга хапала, але, як заўсёды, хацелася яшчэ большага. Хацелася мець свае ўласныя грошы, і каб ніхто-ніхто не мог забараніць мне купіць на іх марожанае. Тады ў мяне знайшлося вельмі добрае выйсце — я збірала бутэлькі, што заставаліся пасля майго лімандаў «Бураціна» (памятаеце гэтыя чудаўныя напоі?) і бацькавага піва. Яшчэ і матуліны бутэлькі з-пад малака цяглага. Свае скарбы збірала ў кутку, а прыкладна раз на тыдзень ці на два клікала брата і дамаўлялася з ім наконіт грошай. «Давай так, я збіраю ды мяно бутэлькі, а ты цягнуеш іх да пункту прыёму. Згода?» Брат пагаджаўся, ён жа ўжо быў дарослым, а грошы залішнімі ніколі не бываюць (праўда, часцей за ўсё яны даставалі мне). Так і жыў мой маленькі бізнес. Збіралі бутэлькі, мылі іх, сушылі, здавалі — атрымлівалі якія-нібудзь грошы і дзялілі іх паміж сабой. Рабіла так ледзь не палова сяброў. Часам нават разам здаваць хадзілі. Крыху пазней справа гэтая неяк непрыкметна сышла ў небыццё. Змянілася жыццёвыя погляды і каштоўнасці, змянілася месца пражывання, але... пункты прыёму шклятары не змяніліся. Яны, як і раней, да гэтага часу абслугоўваюць кліентаў.

і быў час сніданка. Пагутарылі, паўспаміналі былыя часы, паразважалі.

Амаль кожны кліент пункта — пастаянны кліент. Гэтыя людзі ведаюць, калі і што трэба несяці здаваць. Раней жай ка было: у вас прымалі ўсе бутэлькі (што ўвогуле прымаўся), і іх ставілі ў адныя і тыя ж скрыні. У суседніх «дзірачках» былі малочныя ды піўныя. Сёння ж кожны від бутэлек павінны стаяць у сваіх скрынях. Таму і атрымоўваецца, што ўдзень прыносіць здаць бутэлькі, а табе кажучы: «такія сёння не прымаем, бо скрыну няма». Памятаеце сітуацыю, калі спачатку

Ужо знаёма прыёмшчыца сказала, што ўдзень яна выдае каля 1 млн 200 тысяч беларускіх рублёў. Нават калі ўзяць прыкладную цану бутэлькі як 400 рублёў (максимальна), атрымоўваецца колькасць у 3 тысячы бутэлек за дзень. Кожны дзень! Толькі ў адным пункце прыёму. А колькі іх у горадзе? Няўжо мы столькі ўжываем?

Паўна ж, так, ужываем. Чаму тады такая вялікая колькасць прыёмшчыцы не працуе? Чаму стаяць яны ў дзвярах і, хутчэй, пужаючы, чым вабачу людзей сваім выглядам? Чаму з дзіцячых спабодніцтваў (хто болей) гэтая справа ледзь не ператварылася ў адмоўную?

Дзе ж тыя скрыні ўзяць, калі столькі відаў тавара з'явілася? Я, як і раней, шыра лчыла, што існуюць бутэлькі піўныя (малочныя ўжо няма), з-пад віна ды гарэлкі, ну і з-пад імпартных напоёў. Спачатку здзіўліўся, з-пад гарэлкі аб'ёмам 0,7 і «Аква-дзіў» такога ж аб'ёму — за іх дадуць па 400 рублёў. Каб атрымаць грошы, чым у маіх думках, пастаралася. Затое гэта выдатнае выйсце, калі пасля вяселля, юбілея ці іншых святочных мерапрыемстваў у вашай кватэры чакаюць свайго часу некалькі шэрагаў пустых бутэлек.

Зрашты, няправільна лічыць кліентамі пункта прыёму выключна бамжоў. Чаму ж у грамадстве таго статусу даволі звычайнай і нават звычайнай працы стаў такім непрыёмным? Школьнікі ды студэнты

У дачыненні да Юрыя Львева Генеральная пракуратура завяла крымінальную справу па прыкметах злачынства, прадугледжанага ч. 3 арт. 430 Крымінальнага кодэкса (атрыманне хабару). Ён затрыманы аперацыйнай групай упраўлення КДБ па Гомельскай вобласці і змешчаны ў СІЗА камітэта.

## ВАЛ, ЯКІ НАРЭШЦЕ ЛОПНУЎ

Ад 5 да 10 гадоў пазбаўленай волі з канфіскацыяй маёмасці — такі прыгавор суда першай інстанцыі для ўдзельнікаў арганізаванай групы, што наладзіла своеасаблівы беларуска-расійскі бізнес, які прынёс страты ў 1,7 мільярд беларускіх рублёў для Гомельскага аддзялення Беларускай чыгункі.

Яшчэ ў канцы 2007 года следчым аддзелам упраўлення КДБ Беларусі па Гомельскай вобласці была заведзена крымінальная справа па прыкметах злачынства па артыкуле «раскраданне шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі, здзейсненае групай асобаў па папярэдняй дамоўленасці ў асабліва буйным памеры». Абынавачанне было праведзена кіраўнікам адной з камерцыйных структур Гомеля, расійскай фірмы і службовым асобам лакама-туўнага дэпо «Гомель» РУП «Гомельскае аддзяленне Беларускай чыгункі». З 2003 па 2006 год яны арганізавалі фіктыўныя «рамонтны» — заключалі баставарныя здзелкі на аказанне паслуг рамонту вапоў электраперадач для дызельных цягнікоў, якія стаяць на балансе лакаматыўнага дэпо. Дамовы ажыццяўляліся толькі на паперы.

Упраўленне КДБ Беларусі займалася расследаваннем гэтай крымінальнай справы. Па яго выніках, пад суд трапілі шэсць чалавек. Суд Савецкага раёна Гомеля прызнаў іх вінаватымі ў крадзяжы маёмасці прадпрыемства шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі, учыненым арганізаванай групай.

**Ірына АСТАШКЕВІЧ.** Дар'я ПРЫШЧЭПАВА.

## Рэзананс

# УК-ЭНД НА ФАЗЭНДЗЕ

Мне вельмі бялюча глядзець, як мы ставімся да роднай мовы і чытаць — у «Звяздзе», хай асобны, але ж меркаванні пра тое, што беларус па-беларуску ўжо не загаворыць, да таго ж з нашай, першай дзяржаўнай, трэба выкінуць частку слоў, бо некаму яны не падабаюцца...

Дазвольце спытаць, а на што іх замянім? Песні ўжо пачалі і цяпер будзем называць саўндтрэкамі, фільмы блокбастарамі? У спорце і надалей у нас нехта будзе трапляць альбо не трапляць у плей-оф? А назвы гуртоў і асобных перадач па тэлебачанні?..

Чаму яны пішуць так, што я ды і многія ж, відэаць?) не магу іх прачытаць? Скажыце, што за гэтым стаіць? Знявага да людзей, якія «адсталі ад жыцця» — не ведаюць замежных моў, ці нядзея на тое, што нешта неапраўмае прывабіць увагу?

Але гэты яшчэ палова бяды. Бяда, для мяне асабіста, калі па нашым радзе, да нашых людзей звяртаюцца з просьбай патэлефанаваць у рэдакцыю і паведаміць, як яны збіраюцца правесці свой ук-энд. Сладарства, ну які ў нас ук-энд? У выхадны яшчэ куды ні ішло можна «сеосці ў «Запарожац» і паехаць на фазэнду гной расстрасаць»...

«Спадарыня... Дазвольце ёй застацца!» «Звяздзе», 8 красавіка

Здзіўляюся, не разумею, чаму мы так адківаем сваё, чаму так хваляемся за ўсё чужае? Няўжо яно лепшае? Няўжо нам не сорамна чуць, як замежнікі, прадстаўнікі іншых краін у Беларусі, размаўляюць па-беларуску? А мы? Нам цяжка сваю мову вывучыць?

Я хадзіла ў школу пасля вайны. Чарліна не было (рабілі з сажы), дошак не было (пісалі на сценах), сшыткаў не мелі таксама. Але мовы вучылі — і беларускую (на ёй усе прадметы былі), і рускую, і нават нямецкую. Няўжо нам тады было лягчэй?

**Раіса Сцяпанануна НАСІЛЬБЕВА,** г. Гомель

**Ну і ну!**

**КУРЦОЎ У СТАЛІНСКИМ ПАРКУ БУДУЦЬ ШТРАФАВАНЫ**

Як паведамілі ва УП «Гарадскія паркі Мінска-рэнавацыя», рашэнне аб забароне курэння, а таксама расліванні і продажы алкагольных напоёў і піва на тэрыторыі парку прыняла адміністрацыя Першамайскага раёна. Гэтым новаўвядзеннем улады спадзяюцца прыцягнуць увагу гараджан да здаровага ладу жыцця і павысіць культуру паводзінаў. Пра тое, што ў парку нельга піць і курыць, абвешчваюць таблічкі. Наведвальнікі з адкрытай бутэлькай піва будуча разглядацца як парушалнікі грамадскага парадку.

**Андрэй ШЫМГІН, «Мінск—Навіны».**



## КРАТКАЯ ІНФОРМАЦІЯ

### об открытой продаже облигаций Закрытого акционерного общества «Дельта Банк» второго выпуска

- 1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках):**  
На белорусском языке: полное — Закрытае акцыянернае таварыства «Дэльта Банк»; сокращенное — ЗАТ «Дэльта Банк». На русском языке: полное — Закрытое акционерное общество «Дельта Банк»; сокращенное — ЗАО «Дельта Банк».
- 2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail):**  
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95, 220036. Телефон: + 375 (17) 279-02-89 Факс: +375 (17) 207-36-31 E-mail: info@deltabank.by
- 3. Сумма зарегистрированного уставного фонда эмитента:**  
Размер зарегистрированного уставного фонда ЗАО «Дельта Банк» составляет 64'000'000'000 (Шестьдесят четыре миллиарда) белорусских рублей.
- 4. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном пунктом 9 Инструкции о порядке представления отчетности и раскрытия информации участниками рынка ценных бумаг, утвержденной постановлением Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 10/П «О некоторых вопросах представления отчетности и раскрытия информации участниками рынка ценных бумаг», и сроки ее публикации:**  
Периодическое печатное издание — газета «Звязда». Сроки публикации — ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.
- 5. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (Проспектом эмиссии облигаций):**  
С более подробной информацией и Проспектом эмиссии облигаций второго выпуска Закрытого акционерного общества «Дельта Банк» можно ознакомиться, начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста данной краткой информации об открытой продаже облигаций, по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Р. Люксембург, 95 с 9.00 до 16.30, а также на Интернет-сайте эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.deltabank.by/>.
- 6. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение:**  
Решение о втором выпуске облигаций ЗАО «Дельта Банк» принято Общим Собранием Акционеров ЗАО «Дельта Банк» 1 апреля 2009 года (протокол № 4).
- 7. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и вид облигаций:**  
Форма выпуска облигаций — бездокументарная (в виде записей на счетах). Объем эмиссии облигаций — 5'000'000 (Пять миллионов) долларов США. Количество облигаций — 50'000 (Пятьдесят тысяч) штук. Вид облигаций — именные неконвертируемые дисконтные. Облигациям присвоена серия «ДБ02», номера «00001 — 50000».
- 8. Номинальная стоимость облигации:**  
Номинальная стоимость облигации — 100 (Сто) долларов.
- 9. Цель выпуска облигаций:**  
Формирование ресурсной базы эмитента.
- 11. Период проведения открытой продажи облигаций:**  
Дата начала продажи: 18 июня 2009 года. Дата прекращения продажи: 23 июня 2010 года.
- 12. Место и время проведения открытой продажи облигаций:**  
Продажа облигаций осуществляется с 9.00 до 16.00 в рабочие в Республике Беларусь дни в ЗАО «Дельта Банк» по адресам: г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95 г. Минск, ул. Ольшевского, 22 г. Минск, ул. К. Маркса, 25 г. Минск, пр. Машерова, 54
- 13. Срок обращения облигаций:**  
Срок обращения облигаций второго выпуска 375 дней — с 18 июня 2009 года по 28 июня 2010 года.
- 14. Дата начала погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, и порядок погашения облигаций:**  
Погашение облигаций осуществляется 28 июня 2010 года с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95. Погашение облигаций осуществляется на основании реестра владельцев облигаций. Дата закрытия и формирования реестра владельцев облигаций ЗАО «Дельта Банк» — 6 рабочих дней до наступления срока погашения облигаций. Со дня закрытия реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями. Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев в дату погашения облигаций. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме и валюте номинала облигаций. Списание денежных средств производится по реквизитам последнего держателя, указанным в реестре владельцев облигаций ЗАО «Дельта Банк» на дату закрытия реестра. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам владельца облигаций.
- 15. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты:**  
Продажа облигаций осуществляется с дисконтом. Доход по облигациям (дисконт) — разница между номинальной стоимостью облигации и фактической ценой ее продажи. Дисконтные облигации продаются по цене ниже номинальной стоимости. Цена продажи одной облигации устанавливается ежедневно.

### УТВЕРЖДЕНО

Общим Собранием Акционеров ЗАО «Дельта Банк» 1 апреля 2009 года (протокол № 4)

При расчете суммы дохода доход начисляется за каждый календарный день года.

Выплата дохода по облигациям осуществляется одновременно при погашении облигаций.

Доходность при размещении облигаций определяется эмитентом в размере 12 (двенадцати) процентов годовых.

Период начисления процентного дохода по облигациям — с 18 июня 2009 года по 28 июня 2010 года.

Цена облигации при размещении рассчитывается по формуле:

$$C = \frac{H}{P \times T / (365 \times 100) + 1}$$

где:  
C — цена облигации в первый день размещения;  
H — количество дней обращения облигаций;  
P — годовая доходность по облигации, установленная при выпуске облигаций;  
H — номинальная стоимость облигации.

В течение срока размещения облигации реализуются по текущей стоимости.

Текущая стоимость облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$C = C + \frac{C \times P \times K}{365 \times 100}$$

где:  
C — текущая стоимость облигации (долл. США);  
C — средневзвешенная цена дисконтных облигаций, сложившаяся при размещении данного выпуска облигаций на аукционе или цена, определенная эмитентом (долл. США);  
P — доходность по средневзвешенной цене облигаций, сложившаяся при их выпуске;  
K — количество дней обращения дисконтных облигаций данного выпуска.

Количество дней обращения данных облигаций определяется со дня начала их обращения до дня расчета их текущей стоимости. При этом день размещения (или день определения цены эмитентом) и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

При определении текущей стоимости и цены продажи облигации расчет дохода производится по каждой облигации с округлением в соответствии с Правилами начисления процентов в банках Республики Беларусь, утвержденными постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь 29.12.2000 № 31.3г.

**16. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе эмитента от выпуска облигаций или запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:**  
В случае отказа эмитента от выпуска облигаций или запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь эмитент в срок не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от выпуска (о запрете выпуска) возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные эмитентом в счет оплаты облигаций.

**17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций:**  
Эмитент имеет право выкупить облигации для перепродажи или досрочного погашения. Облигации могут быть досрочно погашены по решению эмитента. Заявление на досрочное погашение облигаций подается инвестором в ЗАО «Дельта Банк» за 7 (семь) рабочих дней до даты досрочного выкупа. Гарантированный досрочный выкуп облигаций осуществляется ЗАО «Дельта Банк» по текущей стоимости.

**18. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения:**  
ЗАО «Дельта Банк» производит приобретение облигаций второго выпуска до даты начала их погашения по текущей стоимости на день осуществления выкупа. Для осуществления продажи облигаций до даты начала их погашения владелец облигаций второго выпуска представляет в ЗАО «Дельта Банк» (г. Минск, ул. Р. Люксембург, 95) заявление о выкупе облигаций следующего содержания:  
- наименование владельца облигаций;  
- номер выпуска и количество облигаций, предъявляемых к выкупу до даты начала их погашения;  
- согласие с условиями и порядком приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения, изложенными в зарегистрированном Проспекте эмиссии облигаций второго выпуска;  
- платежные реквизиты, юридический адрес и контактные телефоны заявителя;  
- подпись владельца облигаций (уполномоченного лица владельца облигаций).  
Заявление о выкупе облигаций представляется в ЗАО «Дельта Банк» не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты выкупа. Банк может осуществлять следующие операции с выкупленными облигациями:  
- продажу на вторичном рынке по цене, определенной банком и покупателем облигаций;  
- досрочное погашение облигаций второго выпуска — в случае выкупа всего объема эмиссии облигаций второго выпуска.

**19. Дата и номер государственной регистрации облигаций:**  
Облигации второго выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 04 июня 2009 г., регистрационный номер 5-2002-02-0267.

**20. Информация об обеспечении облигаций:**  
Выпуск облигаций осуществляется без обеспечения в пределах ограничений, установленных п. 1.8. Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2008 г. № 277.

# ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИНСКСТРОЙ»  
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А

режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв с 13.00 до 14.00, тел. приемной 227-78-70, тел. 227-52-36, 226-03-01, 227-50-64.

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. № 140 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 100071325.

Выполняя функции заказчика, объединением с 2004 по 2007 год построены и введены в эксплуатацию жилые дома:

- ул. Захарова, д. 63, ул. Захарова, д. 67, корп. 1, ул. Великоморская, д. 10, ул. Великоморская, д. 12, ул. Роменская, д. 5, ул. Матусевича, д. 90, пр-т Рокоссовского, д. 78, пр-т Рокоссовского, д. 76, пр. Рокоссовского, 80, ул. Филимонова, д. 14, пр-т Независимости, д. 168, корп. 1, пр-т Независимости, д. 168, корп. 2, ул. Есенина, д. 30, ул. Есенина, д. 34.

**Объединение осуществляет строительство многоквартирного жилого дома № 21 (по генплану) со встроенно-пристроенными помещениями в микрорайоне Масюковщина-3 в г. Минске.**

Лицензия № 02250/0264117 выдана Министерством архитектуры и строительства РБ 09.04.2007 года сроком на пять лет.

Здание жилого дома запроектировано из шести секций. На первом этаже запроектированы нежилые помещения. Количество жилых помещений жилого дома – 192, количество нежилых помещений – 4.

Начало строительства – октябрь 2008 года.

Окончание строительства – январь 2010 года.

Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке: государственную экспертизу от 28.10.2008 года № 2488-5/08,

государственную экологическую экспертизу 22.09.2006 года № 311. Свидетельство о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него от 22.11.2006 г. № 500/577-497.

Земельный участок площадью 0,311 га. Проектом предусмотрено устройство подъездов, пешеходных связей, установка малых архитектурных форм, озеленение, организация детских игровых, спортивных, хозяйственных площадок.

Договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться на 2 офисных помещения: 1 – 201,60 м<sup>2</sup>, 2 – 380,30 м<sup>2</sup>.

Стоимость строительства 1 м<sup>2</sup> офисных помещений в текущих ценах составляет: офисное помещение № 1 – 3 981 450 руб., офисное помещение № 2 – 3 794 900 руб.

Предметом договора будет являться строительство офисного помещения.

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое подлежит передаче в долевую собственность, входят: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыша, технические этажи и подвал, другие места общественного пользования, несущие, ограждающие несущие конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и нежилых помещений, элементы инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства, а также отдельно стоящие объекты, служащие целевому использованию здания и право землепользования.

Предлагаемый срок ввода в эксплуатацию жилого дома – январь 2010 года.

Договор строительного подряда от 03.11.2008 № 56с-09-2008.

Информацию о строительстве жилого дома и объектах долевого строительства можно получить в каб. 105, 106, 311 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А.

Проектная декларация выпущена взамен опубликованной ранее в газете «Звязда» № 66 от 9 апреля 2009 года.

Генеральный директор **А.П. Парфянович**

У суд Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці паступіла заява аб прызнанні адсутнай без вестак **Сімакова Волга Аляксееўна**, 3 студзеня 1976 года нараджэння, ураджэнца в. Прыбор Гомельскага раёна Гомельскай вобласці, апошняе вядомае месца жыхарства якой — вул. Будаўнікоў, д. 11, кв. 73, г. Рэчыца Гомельскай вобл.

Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра Сімакова Волгу Аляксееўну, паведаміць іх суду Рэчыцкага раёна (г. Рэчыца, вул. К. Маркса, д. 30) на працягу двух месяцаў з дня агульківання аб'явы.

# ПЕРАНОС ЧАРГІ

ВАМ АДКАЗВАЕ ЮРЫСТ



Стаю ў выканкам у жыллёвай чарзе з 2000 года. У 2009 годзе пасля смерці бабулі зарэгістравалі да сябе дзеда. У мяне пытанне: з якога года будзе адлічвацца наша чарга — з 2000 года з улікам 9 гадоў, якія мы прастаялі, ці з моманту рэгістрацыі дзеда па месцы жыхарства ў нашай кватэры?

Аксана, г. Минск  
Для адказа на гэта пытанне неабходна ведаць, як змяніліся вашы жыллёвыя умовы пасля смерці бабулі. Калі ў выніку гэтай сумнай падзеі забяспечанае агульнай плошчай жылга памяшкання ў вас і членаў вашай сям'і, з якімі вы былі прыняты на ўлік, склала больш за 15 квадратных метраў на аднаго чалавека, то гэта з'яўляецца падставой для зняцця вас з жыллёвага ўліку ў сувязі з адпадняем падстаў для прызначэння вас асобамі з патрэбай у паліпашні жыллёвых умоў.

Пунктам 26 Палажэння аб парадку ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паліпашні жыллёвых умоў, прадстаўлення жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 29.11.2005 г. № 565, вызначана, што чарговасць грамадзян, у якіх адпалі падставы для прызначэння іх асобамі з патрэбай у паліпашні жыллёвых умоў у перыяд знаходжання на ўліку, але якія па якіх-небудзь прычынах не былі зняты з ўліку, пераносіцца з даты першапачатковай пастановы на ўлік на дату паўторнага ўзнікнення падстаў для пастановы на ўлік асобаў з патрэбай у паліпашні жыллёвых умоў.

Аб змяненні чарговасці мясцовыя выканаўчы і распарадчыя органы, які прымаюць грамадзяніна на ўлік, выносіць рашэнне, у якім вызначаюцца падставы для змянення чарговасці і тэрмін, на які яна пераносіцца. Аб прынятым рашэнні паведамляецца грамадзяніну ў пісьмовай форме ў дзесяцідзённым тэрмін з называннем падстаў для змянення чарговасці. Гэта рашэнне можа быць абскарджана грамадзянінам у судовым парадку.

Цяпер у выканкама, магчыма, няма звестак аб змяненні вашых жыллёвых умоў, якое адбылося ў сувязі са смерцю бабулі, і чарга пакуль што адлічваецца з 2000 года. Аднак гэта непазбежна вывіецца ў далейшым.

У адпаведнасці з пунктамі 28–30 вызначанага Палажэння, мясцовыя выканаўчы і распарадчыя органы кожны год удакладняюць звесткі, якія з'яўляюцца падставой для захавання права грамадзян стаяць на жыллёвым ўліку. Пры гэтым, што датычыцца канкрэтнага грамадзяніна, такія удакладнены ачышчальныя рэгулярыя пасля заканчэння 5 гадоў з даты пастановы яго на ўлік. Документы, неабходныя для удакладнення звестак, запрашаюцца выканкамамі ў адпаведных арганізацыях.

Дадавае удакладненне звестак выканкам праводзіць таксама і перад прыняццем рашэння аб прадстаўленні жылга памяшкання або аб уключэнні ў склад арганізацыі забудовшчыкаў, члены якой ажыццяўляюць будаўніцтва (роканструкцыю, набыццё) жылых памяшканняў з дзяржаўнай падтрымкай, або перад заключэннем дагавора аб стварэнні аб'екта долевага будаўніцтва жылга памяшкання з дзяржаўнай падтрымкай.

Калі ж пасля смерці бабулі забяспечанае агульнай плошчай жылга памяшкання ў вас і членаў вашай сям'і, з якімі вы былі прыняты на ўлік, хоць і змянілася, але усё адно складала менш за 15 квадратных метраў на аднаго чалавека, то вашу чаргу не будуч пераносіць і яна па-ранейшаму будзе адлічвацца з 2000 года, з даты першапачатковай пастановы на ўлік.

У суд Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці паступіла заява аб прызнанні адсутным без вестак **Касьянава Ігара Анатольевіча**, 13 чэрвеня 1969 года нараджэння, ураджэнца с. Кургаліжыно Акмалінскай вобласці Казахстана, апошняе вядомае месца жыхарства якога — в. Свідэра Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці.

Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра Касьянава Ігара Анатольевіча, паведаміць іх суду Рэчыцкага раёна (г. Рэчыца, вул. К. Маркса, д. 30) на працягу двух месяцаў з дня агульківання аб'явы.



# «Падчас стойлавага перыяду плацілі фактычна толькі за адно малако»

Сын Яўдзі Іосіфаўны Міштуў, якія пражывае ў вёсцы **Мосар Глыбоцкага раёна, Віктар Уладзіміравіч Белякоўскі, некалькі месяцаў таму праехаў жыць і працаваць на Шаркаўшчыну. Атрымаў у СВК «Даватарскі» дамок, паводле слоў маці, задаволены ім. А працаваць уладкаваўся даглядаць жывёлы на ферму ў вёсцы Пялікі.**

— Зараз кароў вывелі на пашу, а працуюць яны толькі ўтрох, даглядаюць статак з 215 гадоў. Працуюць ці не кругласутачна, без выхадных. Ці так можна? Зноў жа — надалі 7 тон малака, а заробак вышэйшы меншы за 400 тысяч рублёў на чалавека, з даплатамі — крыху больш. Саму трайку грошы невялічкі, у гаспадарцы адказалі, маўляў, расцэнкі гэтыя. І шчыра можа вы высветліце: чаму даглядаць жывёлы не забяспечваюць гарачым харчаваннем, калі яны цэлымі днямі ў чыстым полі? — пералычыла нам свае пытанні Яўдзі Іосіфаўна.

Разабрацца ў сітуацыі, правяраць аб'рунтаванасць скаргаў маці работніка СВК «Даватарскі» мы папрасілі галоўнага эканаміста гаспадаркі Алены Кавалевы. Вось што яна паведаміла нам пасля прагляду патрэбных дакументаў.

— Грошы выплачваюцца за надой малака — вытворчасць прадукцыі. На ферме падчас стойлавага ўтрымання жывёлы працавала чатыры чалавекі. Кармы раздаваліся з дапамогай тэхнікі — кормарадатчыка. Работнікі толькі сена ўручную давалі рагулям — і усё. Агульны надой малака быў падзелены на ўсё. Расцэнкі ў нас зацверджаны рашэннем праўлення гаспадаркі. Напрыклад, летам падчас ўтрымання кароў на пашы за цэнтр малака выплачваюцца 1248 рублёў. Падчас стойлавага ўтрымання даглядаць жывёлы працавалі з выхаднымі, — сказала Алена Алегавна. — Цяпер выйшлі на пашу, мы яшчэ дадаткова будзем людзей, таму зараз статак даглядаюць тры чалавекі, хоць трэба толькі два. Суткі працуюць,

двое дома. Заробак зараз работнікам налічваецца не толькі за малака, але і за цялушак плюс 40 працэнтаў ад сумы за малака — начныя. Натуральна, ёсць надбаўкі за стаж, прэмія за перавыкананне задання. Такім чынам заробак за апошні месяц пачынаў у сына жанчыны былі больш за 600 тысяч рублёў.

Што датычыцца забяспячэння даглядаць жывёлы гарачым харчаваннем, дык, паводле далейшай слоў Алены Кавалевы, яны не ўваходзіць у пералік тых, каму, згодна з умовамі калектыўнага дагавора, гаспадарка яго выдзяляе. Гарачае харчаванне належыць толькі механізатарам, што падчас свёбы або жыва дапазна і без выхадных працуюць у полі.

— Для даглядаць жывёлы ёсць дамок жывёлавада, дзе можна не толькі адлічваць, але і на газавай пліце гатаваць для сябе гарачую ежу, — дадала галоўны эканаміст гаспадаркі. — Дарчы, газ у балонах для гэтага дамка жывёлавада ідзе за кошт СВК.

Сяргей РАСОЛЬКА.

# Пажар-пажарышча...

# ПАВЯЛІЧЫЛАСЯ КОЛЬКАСЦЬ ДЗЯЦЕЙ, ЯКІЯ ЗАГІНУЛІ АД АГНЮ

Агонь знішчае будынкi, тэхніку... Але страшна тое, што ён забірае з сабой самае каштоўнае — жыццё.

— Сёлета ад пажараў (за 4 месяцы іх адбылося на тэрыторыі краіны 3541) загінула 442 чалавекі, — паведаміў пракурор аддзела па наглядах за выкананнем праваў і свабоду грамадзян Генеральнай пракуратуры Беларусі Юрый КАРПІЦКІ. — Істотны рост колькасці пажараў адзначаны ў Гомельскай, Віцебскай і Брэсцкай абласцях.

Асноўным фактарам, які садзейнічае ўзнікненню пажараў і гібелі людзей, па-ранейшаму з'яўляецца злоўжыванне спіртнымі напоямі. Толькі за 4 месяцы сёлета па віне асобаў, якія знаходзіліся на падлітку, адбылося 794 пажары, падчас якіх загінуў 331 чалавек, з іх 7 дзяцей.

— Вынаваты ж у гібелі сваіх дзяцей на пажарах, у першую чаргу, і бацькі, якія пакідалі малых на працяжы час без нагляду, — падкрэсліў Юрый Карпіцкі. — У сувязі з гэтым Генеральная пракуратура лічыць, што ў населеных пунктах, дзіцячых дашкольных устаноў, устаноў адукацыі, пры жыллёва-эксплуатацыйных службах неабходна стварыць кругласутачны дзіцячы групы. Прычым яны павінны працаваць не толькі ў будынках, але і ў выхадныя і святочныя дні. Наймальнік, на наш погляд, пры арганізацыі рэжыму догляду дзяцей у сапраўдны, якія маюць дзяцей ва ўзросце ад 3 да 14 гадоў, павінен улічваць наяўнасць магчымасці бяскоўна забяспечыць нагляд за дзецьмі. Разгляд абавязка за замацавання такіх аб'ектаў да працадаўцаў рэкамендуецца даручыць Міністэрства працы і сацыяльнай абароны і Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі.

— Рэч у тым, што мясцовыя органы выканаўчай улады не заўсёды прымаюць адпаведныя меры па забяспячэнні пажнай бяспекі, — кажа Юрый Карпіцкі. — Сёння недастаткова рэалізуюцца мерапрыемствы па абсталяванні домаўладанняў грамадзян аўтаномнымі пажарнымі апаратамі. Супрацьпажарнае водазабеспячэнне адсутнічае ў 356 населеных пунктах рэспублікі, у 1875 — не адпавядае супрацьпажарным патрабаванням.

— Акрамя таго, не ўсе аб'екты масавага кругласутачнага догляду людзей забяспечаны спраўнымі сістэмамі пажнай аўтаматыкі, якія дазваляюць своечасова выявіць і паведаміць аб узнікненні пажара, — дадаў **намеснік начальніка ўпраўлення нагляду і прафілактыкі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі Эдуард ЛЕЙКІН**. — Сёння ў Беларусі з 8 000 аб'ектаў, якія правераны

даюць патрабаваньня супрацьпажнай бяспекі, колькасць людзей, якія пражываюць там, здыма пераўравае магчымасці гэтых будынкаў (калі ў пакоі павінна размяшчацца па 3-4 чалавекі, то там знаходзіцца 6-7 чалавек). Гэта звязана з недахопам месцаў у такіх устаноўках. На працягу апошніх трох гадоў Мінскі гарвыканкам не робіць захады па наведанні таго парадку: спасылаецца на недахоп фінансавых сродкаў. Але такія спасылкі, на наш погляд, не зусім гуманныя, бо на карту пастаўлена жыццё людзей, якія пры ўзнікненні нейкіх надзвычайных сітуацыяў сябе абараніць не змогуць. Неабходна як мага хутчэй распрацаваць праектна-каштартую дакументацыю, выбраць пляцоўку і пачаць будаўніцтва (патрэба на яшчэ каля 1000 новых месцаў для астасаральных). Я спадзяюся, што ўжо сёлета будуць зроблены нейкія захады па паліпашні сітуацыі.

Не толькі будаўніцтва новых устаноў хвалюе Генеральную пракуратуру, але і знос закінутых будынкаў і дамоў, якія нярэдка становяцца прытулкам для асобаў без пазнаўнага месца жыхарства. Апошні нярэдка становяцца віноўнікамі шматлікіх пажараў.

— На нізкім узроўні праводзіць выканкам знос закінутых будынкаў. Гэта пацярджанае статыстыка Летас пад знос пайшло толькі 10 тысяч такіх будынкаў і дамоў з больш як 33 тысячам. У сувязі з гэтым Генеральная пракуратура прапануе вадазабеспячэнне зносе безгаспадарных будынкаў асобаў, асуджаных да пакарэння ў выглядзе грамадскіх работ, а таксама тых, хто абавязаны кампенсаваць выдаткі, затрачаныя дзяржавай на ўтрыманне іх дзяцей.

Надзея ДРЫЛА.



Фота Пётр ФАМІНА.

# ФОНД «МИНСКОБЛГОСИМУЩЕСТВО» (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА)

10 июля 2009 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5 проводит аукцион по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, и права заключения договоров аренды земельных участков, необходимых для их обслуживания, которые составляют единые предметы аукциона

На аукционные торги выставляются:

Предмет аукциона, место нахождения недвижимого имущества	Начальная цена предмета аукциона, рублей Сумма задатка для участия в аукционе, рублей	Сведения о предмете аукциона
<b>Лот № 1.</b> Капитальное строение (здание столовой-магазина) (инв. № 644/С-19082), расположенное по адресу: Минская область, Солигорский район, Хоростовский с/с, д. Челонец	84 332 750 (в том числе: недвижимое имущество – 84 203 180, право аренды земельного участка – 129 570) сумма задатка – 8 400 000	Здание одноэтажное, фундамент ж/бетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша рулонная, полы бетонные. Имеются инженерные коммуникации. Год постройки – 1975. Общая площадь – 321,1 кв. м. Площадь земельного участка – 0,2504 га. Срок аренды земельного участка – 30 лет. Имеются ограничения в использовании земельного участка в связи с его расположением в охранной зоне линии электропередачи, напряжением свыше 1000 вольт.
<b>Продавец:</b> Государственное лесохозяйственное учреждение «Старобинский лесхоз», расположенное по адресу: Минская область, г. п. Старобин, ул. Краснознаменная, 41, тел. 8 (0174) 29 65 39.		
<b>Арендодатель земельного участка:</b> Солигорский районный исполнительный комитет.		
<b>По лоту № 1: сумма задатка</b> перечисляется на расчетный счет фонда «Минскоблгосимущество» № 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код 795, ул. Мясникова, 32, УНП 100128686.		
<b>Лот № 2.</b> Здание химчистки (инв. № 644/С-34577), расположенное по адресу: Минская область, г. Солигорск, ул. Коммунальная, 14	108 387 592 (в том числе: недвижимое имущество – 98 184 602, право аренды земельного участка – 10 202 990) сумма задатка – 10 000 000	Здание одноэтажное, фундамент бетонный ленточный, стены кирпичные, облицованные плиткой, перегородки кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, крыша совмещенная, полы бетонные, плиточные. Инженерные коммуникации отсутствуют. Год постройки – 1962. Общая площадь – 593,8 кв. м. Площадь земельного участка – 0,1732 га. Срок аренды земельного участка – 30 лет. Имеются ограничения в использовании земельного участка площадью 0,0869 га – охранная зона магистрального трубопровода, хозяйственно-бытовой канализации и теплотрассы.
<b>Условие аукциона:</b> продажа здания химчистки с выполнением его ремонта и благоустройства прилегающей территории.		
<b>Продавец:</b> Коммунальное унитарное предприятие «Солигорский районный комбинат бытового обслуживания», расположенное по адресу: Минская область, г. Солигорск, ул. Ленина, 51, тел. 8 (0174) 24 77 90.		
<b>Арендодатель земельного участка:</b> Солигорский районный исполнительный комитет.		
<b>По лоту № 2: сумма задатка</b> перечисляется на расчетный счет фонда «Минскоблгосимущество» № 364200000028 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код 795, ул. Мясникова, 32, УНП 100128686.		

Фотграфии продаваемых объектов, а также информация об объявленном аукционе и предмете аукциона [www.minsk-region.gov.by](http://www.minsk-region.gov.by)

К участию в аукционных торгах допускаются: граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные инвесторы (иностранцы государства, объединения, международные организации, иностранные юридические лица, иностранные граждане, граждане Республики Беларусь, имеющие постоянное место жительства за границей, и лица без гражданства), представившие в фонд «Минскоблгосимущество» в сроки, указанные в извещении:

заявление на участие в аукционе, по форме, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу от 23 апреля 2008 г. № 29 «Об утверждении форм документов», к которому прилагаются следующие документы:

заявка банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении; юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем – копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансово-экономической деятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;

иностранному гражданину или лицом без гражданства – документ о финансово-экономической деятельности, выданный обслуживающим банком или кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также – документ, подтверждающий его полномочия.

Не допускается одновременное участие в торгах по одному и

тому же предмету аукциона следующих лиц: близких родственников, а также супругов и их близких родственников; юридических лиц, в уставном фонде которых одно и то же юридическое или физическое лицо имеет долю в размере двадцати и более процентов;

юридических лиц, одно из которых в соответствии с законодательством признается дочерним или зависимым по отношению к другому.

# ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЯЗАН:

- В течение 10 рабочих дней со дня принятия райисполкомом решения о предоставлении победителю аукциона земельного участка возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, а также расходы, связанные с формированием земельного участка, изменением и прекращением существования земельного участка в результате такого формирования, в том числе с государственной регистрацией создания земельного участка.
- Внести плату, взимаемую за право заключения договора аренды земельного участка (рассрочка не предоставляется).
- После совершения победителем аукциона действий, названных в пунктах 1, 2, но не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке Продавцом имущества заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а Арендодателем земельного участка – договор аренды земельного участка.
- После заключения с райисполкомом договора аренды земельного участка в 2-месячный срок со дня даты принятия решения о передаче победителю земельного участка осуществить государственную регистрацию права на земельный участок.
- По лоту № 2 получить в установленном порядке разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и разработать строительный проект на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет.
- Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену.
- В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявка (заявления) на участие в нем подана только одним участником, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
- Фонд «Минскоблгосимущество» вправе отказаться от проведения аукциона (продажи конкретного предмета аукциона) в любое время, но не позднее чем за три дня до даты его проведения.

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже неэксплуатируемого здания складского помещения и прилегающего к нему асфальтобетонного покрытия, расположенного по адресу: г. Гродно, пер. Победы, д. 14

Частное заготовительно-торговое унитарное предприятие «Заготторг Гродненского облпотребсоюза» (Продавец) совместно с ЧУП «Белкооппроект» Белкоопсоюза (Организатор аукциона) проводят повторный открытый аукцион по продаже неэксплуатируемого здания складского помещения и прилегающего к нему асфальтобетонного покрытия, расположенного по адресу: г. Гродно, пер. Победы, д. 14.

Общая площадь земельного участка для содержания и обслуживания зданий и сооружений составляет 1,7500 га. Разделение земельного участка не производилось и будет произведено после продажи в соответствии с действующим законодательством РБ. Земельный участок предоставлен в постоянное пользование по решению Гродненского городского исполнительного комитета от 06.04.2005 года № 206 и от 09.09.2005 года № 513.

Начальная цена снижена на 20 % и составляет – 182 220 000 белорусских рублей с НДС.

Размер задатка составляет 5 % от начальной цены, сумма задатка 9 111 000 белорусских рублей перечисляется на расчетный счет организатора аукциона – р/с 3012000003910 в ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал 510 МФО 153001603, УНН 100105073 ОКПО 01790429 (в платежном поручении в графе «Назначение платежа» указывать: «Задаток согласно Условий проведения аукциона № 14-09 от 08.06.2009 г., без НДС»).

Аукцион состоится 01.07.2009 года в 14.00 по адресу: г. Гродно, переулок Победы, 14.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 30.06.2009 г. включительно с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 17, 12-й этаж, каб. 1211.

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Плата за участие в аукционе составляет 257 290 белорусских рублей и перечисляется участниками на расчетный счет организатора аукциона (в платежном поручении в графе «Назначение платежа» указывать: «Плата за участие в аукционе согласно Условий проведения аукциона № 14-09 от 08.02.2009 г., в том числе НДС 18 %).

Вознаграждение организатора аукциона составляет 5 % от продажной стоимости объекта и уплачивается победителем аукциона (помимо оплаты за объект) на расчетный счет организатора аукциона в течение 5-ти банковских дней с даты проведения аукциона.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 рабочих дней с даты проведения аукциона. Право собственности на объект переходит от Гродненского облпотребсоюза к победителю аукциона после полного расчета по договору купли-продажи объекта.

Объект продается без условий.

Всем желающим предоставляется возможность предварительного ознакомления с объектом.

Контактные телефоны: в Минске – (8017) 226 94 83, 8 (029) 681 27 97, 8 (029) 626 98 02, в Гродно – (80152) 56 57 54

# ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИНСКСТРОЙ»  
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А

режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв с 13.00 до 14.00, тел. приемной 227-78-70, тел. 227-52-36, 226-03-01, 227-50-64.

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. № 140 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 100071325.

Выполняя функции заказчика, объединением с 2004 по 2007 год построены и введены в эксплуатацию жилые дома:

- ул. Захарова

# ГІПЕРВАЖНАЕ МАСТАЦТВА

Уявіце сабе гіпермаркет, дзе прадаюцца выключна творы мастацтва. Ну ёсць жа такія, дзе толькі будаўнічы матэрыялы, ці тэхніка альбо ежа. Але мастацтва ў прынцыпе ствараецца для таго, каб хтосьці яго пабачыць і, магчыма, набыць. Таксама быццам бы прадукт, дык чаму і не быць спецыяльным вялікім павільёнам, дзе кожны спажывец мог бы знайсці нешта на свой густ? Уявіла — і ўсімкнулася. Не, здаецца, не ў нас, не тая мара, ды ў рэшце дзе тыя спажывы?

Ля ўвахода ў «Белэкс» красавіліся паўголыя дзятчаты, шчодро упрыгожаныя малюнкамі з фарб. Гэты бодзі-арт прыцягваў наведвальніка на выставу дызайну. Рыпелі маторы модных атаццкаў, гучала музыка. І мілганула думка: дык хто ж пасля такога пойдзе на другі паверх глядзець сучасныя карціны ці скульптуры? Аднак... Аказалася, ёсць усё-такі ў нас людзі цікавыя, якія зусім не су-

больш што ў сучасным мастацтве межаў няма. І таму адна з галоўных праблем нашага глядача менавіта ў тым, што яны... мастацтва не бачаць.

— У прынцыпе ёсць недахоп экспазіцыйных плошчаў у Беларусі, асабліва адчувальны ён для мастакоў, якія працуюць у вялікім фармаце, — тлумачыць Лізавета Міхальчук. — Не для тых, хто піша мініяцюры, а для людзей, якія працуюць у скульптурцы ці ў вялікім фармаце жывапісу, гэта вялікая праблема. Аднак яны працуюць у сваіх майстэрнях, усё гэта пакадаюць там жа, бо дзе выставіць? Гэтыя працы ў іх не бяруць у тым адзіныя залы, у якія яны могуць улезці. Натуральна, творы трэба выстаўляць... І ўзнікае пытанне ў тым, наколькі гэта ўсё патрэбна, наколькі беларускае грамадства гатовое ўспрымаць, прымаць і падтрымліваць сучаснае мастацтва.

Спраўды, шмат у якіх краінах дзяржава падтрымлівае мастацтва. Кітаіцы аддалі шмат памяшканняў заводаў пад сучаснае мастацтва. Гэта быццам бы шудоўная пазіцыя: падтрымліваюць сваіх твораў у ЗША, Еўропе і Расіі. Хоць некалі ў Расіі таксама вялікі дэбят наконт таго, што пры існаванні прыватнай ініцыятывы складзецца арт-рынак, з'явіцца інвестары ці мецэнаты, якія будуць мець гонар у тым, каб укладваць грошы ў мастацкую будучыню краіны. У нас жа сітуацыя такая, што нават прыватны капітал у гэтую сферу ідзе вельмі слаба.

І зноў мы прыходзім да таго, што ў людзей няма ўсведамлення пра сучаснае мастацтва як пра сферу важнае і патэнцыйна перспектыву для інвестыцыі.

— Арт-рынак у свеце па абаротах перавышае рынак узбраенняў, — адзначае мастак Канстанцін Гарэцкі. — У нас жывая яго капіталізацыя! Што азначае ў гэтую структуру



Калія работніца Канстанціна Мухавы «Разгэтасаме ва ўсе бакі» наведвальніцы выставы «Фатаграфаваліся».

ўтрыкнуцца? Ды нас будзь доўга і ўпарта адтуль выкідаць — і без нас дастаткова ўдзельнікаў. А наша чапляцца ўсімі сіламі і намаганнямі, каб уліцца ў сусветны працэс. Ды і ёсці нешта трэба. А ў нас ідэі пачатку 90-х: маўляў, з'явіцца ўласны рынак і усё зробіць для мастакоў. Гэта быццам бы шудоўная пазіцыя: маўляў, прыватнік зробіць усё. Гэта ў Расіі ўсе праходзілі. І цяпер у Расіі існуе магутная дзяржаўная структура, якая падтрымлівае мастацтва. І толькі пасля гэтага ўзнікае прыватнік. Я ў Маскве шмат часу патраціў, каб увайсці ў гэтую плынь. А ў Беларусі трэба яшчэ 10 гадоў, каб заваўваць гіганцкую рэстару.

Атрымліваецца, быццам бы нашы мастакі пайшлі далёка наперад, а грамадства будзе яшчэ «дастаць» да разумення таго, што ствараецца сёння?

— Вось мы чуюм, што нехта з нашых мастакоў атрымаў прызнанне там, нехта яшчэ недзе. І толькі для саміх беларусаў нічога няма, — кажа Таццяна Новікава, проста зацікаўлена чалавек. — Такое адчуванне, што ў беларусаў увогуле

нічога няма. Нібыта тэма чорнай дзіркі прывязаная да слова Беларусь. І гэта робім мы самі. А наша мастацтва разбурае гэты стэрэатып. Таму давайце не будзем енчыць пра тое, чаго няма, а будзем гаварыць пра тое, што ў нас ёсць. Трэба перастаць плакаць, трэба рабіць. Нічога са сабой не з'явіць. Мастакі працуюць — добра. Але мы, грамадства, можам рабіць так, каб пра наша мастацтва даснаваліся, рэкламаваць яго, утварыць нейкую сваю сістэму стасункаў, пашыраць інфармаванасць пра нейкія з'явы ў актуальным мастацтве. Калі існуе абырў камунікацыі паміж творцамі і іх спажывцамі, то давайце прыкладаць канкрэтныя намаганні, каб яго ліквідаваць. Каб нашы мастакі і публіка не размаўлялі на розных мовах.

Актуальнае — значыць тое, што важна сёння. Тое, што баліць, непакоіць, прымушае думаць. А людзі, якія хочучь думаць над мастацтвам, у нас ёсць. Доказ — мінулая Бянале.

Ларыса ЦІМОШЫК.  
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.




Работы Адама Глобуса.

праць пайсці ў вольны час на вялікую выставу сучаснага мастацтва, каб зразумець: якое яно ў нас, якія ўжо няма? Ды чаму яго называюць актуальным? Ну зразумела — Аляксандр Некрашэвіч «ацэніў» свет. А Сяргей Грыневіч турбуе праблема «жывога гучу». Аляксандра Бельскага чамусьці цікавяць «Прыгоды малочныя». Затое Артур Клінаў стварае малюны куточак з саломы — стол, крэсла і нават карціна на сцяне. Вельмі па-беларуску!..

Ужо дзеля таго, каб выявіць магчымых зацікаўленых у развіцці беларускага сучаснага мастацтва, варта было арганізаваць «Беларускі павільён Венецыянскай Біенале». Адна справа — паказаць нам жа, што мы ж ідзем у нагу з сусветным мастацкім працэсам (а менавіта такая мэта ставілася), што ёсць у нас творцы, якія працуюць нягледзячы на тое, што на радзіме іх далёка не заўсёды могуць зразумець. Але адваротны бок медаля, ці мастацкага працэсу — менавіта людзі збоку, якія гатовыя ў гэтым працэсе ўдзельнічаць сваімі вачыма, сваімі розумаўмі (успрымаючы нейкія ідэі), сваімі грашыма, калі хочучь (і могуць) не проста глядзець, але набыць. Вось менавіта гэтыя спажывы мастацтва і ёсць той яго аспект, які падаецца ў нашай краіне больш загадкавым, чым часам само мастацтва: незразумела, адкуль гэтыя людзі бяруцца, калі вы-

дыскусіе не зусім атрымалася. Гэта, хутчэй, была пастаўлена пытанне, агульнае праблема. Але і гэта ўжо нямаля: лепш рана ці позна агучыць думкі, чым думаць пра тое, якія ж мы несучасныя... — Сучаснае мастацтва — гэта не тое, што класічнае, якое прадстаўлена як асобная карцінка, якая вісіць у рамачцы на сцяне, — задала тон мастацтвазнаўца Лізавета Міхальчук. — Сучаснае мастацтва функцыюе ў дыялогу. У гэтым яго сутнасць. Але ў Беларусі відавочна адсутнасць агульнай мовы паміж мастакамі, крытыкамі і глядачамі. У нейкі момант адыграла сваю ролю знікненне звання крытыка, нейкай рэфлексіі, арт-аналітыкі, якая не успрымалася як неабходна. Я перыядычна пытаюся ў мастакоў: вам гэта патрэбна? Ці нармальна: выставіць — і далей увогуле не цікава, у каго якія думкі яна выклікала?.. Ва ўсім свеце для мастацтва вельмі важна, каб была вось гэтая адваротная сувязь. У нас яна разарвалася.

Чаму так атрымалася? О, тут пунктуаць зачэпіць даволі шмат. Ёсць праблемы адукацыі, якія сёння не надта далучае людзей да разумення мастацтва — як класічнага, так і сучаснага. Распаўсюджанае меркаванне, што людзі хочучь простага і прыгожага, маўляў, навошта нейкія «замарочкі»? Ды людзі ж розныя. І далёка не ўсе гатовыя існаваць у гэтых закладзеных рамках. Тым



Сяргей Грыневіч. «Вана Клеапарты», 2009.

## ПЕРАМОЖНЫЯ 8 КГ



6—7 чэрвеня на возеры Сялява ў Крупскім раёне Мінскай вобласці прайшоў 14 чэмпіянат Беларусі па падводным плаванні ў саборніцтвах удзельнічалі 39 камандаў — гэта больш за сто падводных калібрных (Самага вялікага шчупака вагой 8 кг удалося здабыць Дзмітрыю ЛУКІШЫЎ з Брэста).

## ЗА ПОСПЕХ НА ЧЭМПІЯНАЦЕ ЕўРОПЫ ФУТБАЛІСТЫ АТРЫМАЮЦЬ ПРЭМІЯЛЬНЫЯ

«Маладзёжка» накіроўваецца на заключны збор у Руйт Фудбалісты моладзевы зборнай Беларусі ўчора накіраваліся ў нямецкі Руйт, дзе правядуць заключны этап падрыхтоўкі да чэмпіянату Еўропы-2009, які з 15 па 29 чэрвеня пройдзе ў Швецыі. А напярэдадні з камандай сустрэўся старшыня федэрацыі футбола Генадзь Нявыглас, які агучыў планы на кантынентальнае першынство. «Пяць гадоў таму ў Германіі наша моладзевая каманда паказала добрую гульню, але не змагла пераадолець паяздні этап, заняўшы 5-е месца. Цяпер на арэнах Швецыі новае пакаленне футбалістаў мае ўсе шанцы папярэдзіць гэты вынік і выйсці з групы». Для гэтага ён пажадаў гульцам добрай, выніковай гульні, у якой яны павінны праявіць свае лепшыя якасці — крайнюю канцэнтрацыю і поўную самааддачу.

Паводле яго слоў, чэмпіянат Еўропы — гэта вялікія агледзіны талентаў, на якім прадстаўнікі наймацнейшых клубў кантынента адшукваюць будучы зорак і прапануюць ім добрыя кантракты. Таму і беларускія гульцы маюць шанцы праявіць сябе перад скаўтамі і трапіць у моцны еўрапейскі клуб. Як наведвамі ў наменскіх старшын федэрацыі футбола Міхаіл ВЯРГЕЕНКА, федэрацыя вызначана шкала прэміяльных, і футбалістам ёсць за што змагацца. Але ён адзначаў, што прадстаўнікі моладзевы зборнай вызначаюцца тым, што грашовае пытанне не стаіць для іх на першым месцы. «Хлопцы разумюць, што ў хуткім часе ім давядзецца выйсці на сцэну «вялікага тэатра», адкуль ім можа адкрыцца вялікая будучыня. Але ў нас для іх у Швецыі — спартыўны вынік», — кажа Міхаіл Вяргеенка.

Галоўны трэнер беларускай «маладзёжка» Юрый КУРНЕНІН заявіў, што яго каманда па справядлівасці заваявала публіку ў фінале Еўра-2009. «Гэта каманда існуе больш за два гады. У ёй сабраны

выдатнымі фактам ідыяграфіі кожнага футбаліста. І ўдзякавіў, што ў прыватнасці Леаніда Ковеля не плануе выкарыстоўваць на пазіцыі правага абаронцы. «Для яго найлепшае месца ў нашай тактычнай схеме — атакуючы паўабаронца». Варатар моладзевы зборнай Павел ЧАСНОЎСКІ ацаніў свой настрой як пазітыўны, нягледзячы на тое, што яго клуб «Віцебск» праўдзю не надта ўдалы адрэзак у нацыянальным першынстве. «Калі прыязджаеш у зборную, негатывыя думкі знікаюць самі са сабе. Мы ж адна сям'я». І кожны з нас разумее, што мы едзем на вялікае свята». Паўабаронца «маладзёжка» і футбольнага клуба БАТЭ Сяргей КРЫВЕЦ падзяліўся меркаваннем, што пачынаць чэмпіянат супраць шведары не так і дрэнна. Гаспадары будучь хваляюцца перад сваімі глядачамі, і хваляюцца ў іх будзе ў разы большы. «Хочацца хутчэй акупіцца ў атмасферы чэмпіянату, адчуць, што гэта тата. Чкаю яго з неярпеннем. Два месяцы настроіваюся...»

На паязднім этапе чэмпіянату Еўропы зборная Беларусі згуляе ў групе «А» супраць камандаў Швецыі (16 чэрвеня), Сербіі (19 чэрвеня) і Італіі (23 чэрвеня). У групе «В» выступяць футбалісты Англіі, Іспаніі, Германіі і Фінляндыі. Па дзве лепшыя дружныя прайдучы ў фінал. Паяднікі за выхад у фінал адбудуцца 26 чэрвеня, а фінальны матч за тытул чэмпіёна кантынента — 29 чэрвеня.

Алена АЎЧЫННІКАВА.

## СКАНВОРД + СУДОКУ

Склаў Яўген ЛЯХУЎ.

Шчэбень пад шпаламі чыгункі	Ды-пламатычная пасада	Леснічоўка Якуба Коласа	Дзель духавага інструмента	Предмет кухоннага ўжытку	Харчовы малочны тлушч
Бечар з танцамі і забавамі	Прамежкавая апора моста	Лясная драблежная «кошка»	Каркас аснова калёс	Рэкламны відэа-або кінаролік	Трохвугольны шалік-хустачка
Лесвіца са ступенькамі	Бялая гліна для фаянсу	Горад на Брасіцкім Палессі	«Вусата» гулавая птушка	Рыба, т.зв. «паўзун»	Тэхнічны пачокі навукоўца
Бясклявая птушка Аўстраліі	Стужка ўздоўж штаны	Дарослы дзік	Горад на Брасіцкім Палессі	«Вусата» гулавая птушка	Пункт «разводу» таварных вагонаў
Сталіца краіны ў Прыбалтыцы	Рэальна-рэчэйна-насць	Піўны бар	Іспанская назва курацы	Канечна-навага, жыццёліны	«Залаты» горад у Якуціі
Чыгуначны паўвагон	Стары рэгіён у Італіі	Птушка-драблежнік (сімвал манархіі)	Засудзіцца птушчыны базару Пончы	Геранія нізкая, фільма «Чапаеў»	Катэгорыя дзеяслова
Штучны падземны ход	Перадача мяча шайбай партнёру	Бераж-лаўсавы, захаванасць	Драўляны музычны інструмент	Сучасны сродак сувязі	Невялікі лясок
Галаўны ўбор не толькі авіятару...					

СУДОКУ  
У квадраце з 9 на 9 клетак трэба змясціць лічбы ад 1 да 9 уключна такім чынам, каб у кожным гарызантальным радку, кожным вертыкальным слупку, а таксама ў кожным малым квадраціку з 3 на 3 клеткі, абмежаваным тлустай лініяй, кожная лічба сустракалася толькі адзін раз, без паўтору.

4			9					
	2	8	4		7			9
					5			2
2						6		
6			9	1	8			7
								1
	8		3					
1	7		5	4	3			6

## ПЫТАННІ РАСПАЎСЮДЖАННЯ ДРУКАВАНЫХ ВЫДАННЯЎ РАЗГЛЕДЖАНЫ НА ПАСЯДЖЭННІ ГРАМАДСКАГА КААРДЫНАЦЫЙНАГА САВЕТА

Пытанні аб існуючай практыцы распаўсюджвання друкаваных сродкаў масавай інфармацыі разгледжаны на чарговым пасяджэнні Грамадскага каардынацыйнага савета ў сферы масавай інфармацыі, паведамляе БЕЛТА сакратар савета Вікторыя Мясешка.

У дыскусіі адзначалася, што некалькімі рэдакцыямі друкаваных выданняў па розных прычынах не вырашана праблема дагавору з РУП «Белпошта» і арганізацыямі сістэмы «Саюздруку». Савет рэкамендаваў кіраўніцтву распаўсюдвальнікаў СМІ і заснавальніку «раблемных» газет і часопісу сустрэцца для канструктыўнага абмеркавання існуючай сітуацыі. Вынікі гэтых перагавораў будзь абмеркаваны на адным з наступных пасяджэнняў савета.

Было таксама разгледжана пытанне ад падрыхтоўцы звароту савета да «членаў творчых журналісцкіх саюзаў і іншых журналістаў краіны. Пасля дэталёвага абмеркавання працуюць пра нейкія з'явы ў актуальным мастацтве. Калі існуе абырў камунікацыі паміж творцамі і іх спажывцамі, то давайце прыкладаць канкрэтныя намаганні, каб яго ліквідаваць. Каб нашы мастакі і публіка не размаўлялі на розных мовах.

Актуальнае — значыць тое, што важна сёння. Тое, што баліць, непакоіць, прымушае думаць. А людзі, якія хочучь думаць над мастацтвам, у нас ёсць. Доказ — мінулая Бянале.

Ларыса ЦІМОШЫК.  
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

## 16,8 мільёна рублёў — за самку дзіка

Такую суму ўрону — 480 базавых велічын — абавязаны будзе па рашэнні суда Капыльскага раёна пакрыць браканьсць за незаконную здабычу самкі дзіка з 7 змёрбымі.

У парушальніка канфіскавана паліўная стрэльба. Але галоўнае тое, што за гэты ўчынак суд прызначыў пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на адзін год умоўна.

Сяргей РАСОЛЬКА.

**СЕННЯ**

Месяц Поўня 7 чэрвеня. Месяц у сузор'і Казярога.

**Сонца**

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	4.38	21.40	17.02
Віцебск	4.20	21.38	17.18
Магілёў	4.28	21.30	17.02
Гомель	4.34	21.17	16.43
Брэст	4.55	21.54	16.59
Гродна	5.05	21.45	16.40

**Імяніны**  
Пр. Васіля, Ігната, Мікіты, К. Дзіяны, Маргарыты, Генрыха, Эдгара.



**НАДВОР'Е на зяітра**

Геамагнітныя узрушэнні

Горад	Тэмпература	Абзначэнні
Віцебск	+15...+17°C	— німа прыкметных геамагнітных узрушэнняў
Мінск	+16...+18°C	— невялікія геамагнітныя узрушэнні
Магілёў	+14...+16°C	— слабая геамагнітная буря
Гродна	+15...+17°C	
Брэст	+17...+19°C	
Гомель	+22...+24°C	

...у суседзяхі

Варшава	+28...+30°C	Кіев	+31...+33°C	Рыга	+21...+23°C
Вільнюс	+24...+26°C	Масква	+28...+30°C	С.ПЕТРАБУРГ	+17...+19°C

## 10 чэрвеня

988 год — у Тураве пачалося княжанне Святаполка Яраполчыча, прыёмнага сына вялікага князя Уладзіміра Святаслава. У хуткім часе малады князь стаў рытываць змову супраць Уладзіміра, аднак быў выкрыты. У выніку Святаполк Яраполчыч разам са сваёй жонкай, дачкой польскага караля Баляслава І Храбрага і біскупам Рэйбарнам, які яго і падбухторваў на гэтую справу, апынуліся ў кіеўскай турме. Пагроза вайны з Баляславам вымусіла вялікага кіеўскага князя выпусціць арыштанта, але ён не адлучыў іх у Тураў. Пасля смерці Уладзіміра ў 1015 годзе Святаполк заняў кіеўскі трон. Як пішучь аўтары «Аповесці мінулых часоў», рукамі наёмных збойцаў пазбавіўся ад асноўных канкурэнтаў на ўладу — сыноў Уладзіміра, Барыса, Глеба і Святаслава, за што атрымаў прызвічка «Акаяны». У адказ на гэта наўгародскі князь Яраслаў Мудры выступіў у паход на Кіев і ў бітве каля Лубеча разбіў Святаполкава войска. Святаполк збег да цесця ў Польшчу, дзе і памёр у 1019 годзе.

1794 год — па ініцыятыве Рабесп'ера французскі Канвент увёў адзіную меру пакарання за ўсе віды злачынстваў — смертнае пакаранне — і пазбавіў абывацтваемых права на адвакатаў. Сам ініцыятар у хуткім часе таксама закончыць сваё жыццё на гільяціне.

«Не саромейся вучыцца ў сталым узросце: лепш навучыцца позна, чым ніколі».

Эзоп (VI ст. да н.э.), старажытнагрэчаскі байкапісец.

## ВАСІЛЁК

Васілёк, або валочка, — прыгожая кветка сіняга колеру, якая расце на нашых жытнёвых і пшанічных палях. У адным з паданых распаўваецца, што ў старажытнае часе русалка ператварыла прыгожага сялянскага юнака ў гэтую кветку: «Жыў у адным мястэчку малады юнак. Быў ён земляробам, і звалі яго Васілёк. Яго валасы былі колеру распелай пшаніцы, а вочы — колеру неба. Прыгожы, высокі, з думкамі, з чыстай душой і светлымі думкамі. Пасля выканання сваёй працы Васілёк часта хадзіў да ракі, дзе яго і заўважыла русалка, жыхарка чорнага віру. Употаі назірала яна за яго мужыцкай прыгажосцю. Прайшоў час, і русалка з'явілася яму ў сваёй незямной прыгажосці. Яны пакахалі адно аднаго, і стала русалка клікаць Васіліка ў сваё халоднае жытло, але ён адмаўляўся. Васілёк запрасіў яе да сябе, да сваё бацькоў, але цяпер адмовілася яна. Русалка зразумела, што яны не будуць разам, і што ёй трэба развітацца з каханым Васіліком. Але не здолела і ператварыла яго ў лугваю кветку колеру яго вачэй. Доўгі час шукалі людзі Васіліка, прыйшлі на яго пшанічнае поле і убачылі там кветку — васілёк. З таго часу радуе яна тых, хто ідзе праз палі. Але больш за ўсё любяць гэту кветку русалкі, што жывуць не так далёка — у чорным віру».

● У народзе чамусьці васілёк параўноўвалі з малым дзіцем і называлі «немаўля»-травай. Бабка-павітуха абавязкова кілава высушаныя сінія кветкі ў ваду пры купанні новонароджаных дзяцей.

● Нацы прабулі раілі матуліныя піць настой з валочкі, бо ён павялічвае колькасць малака.

● Акрамя гэтага народныя знахары заўважылі, што настой з васіліка дапамагае пры захворваннях лёгкіх, ад насмарку і галагону болю.

● А яшчэ тыя ж знахары вучылі: у той час, калі вы збіраеце васілікі, трэба называць імя хворага чалавека. У такім выпадку ён хутчэй атрымае палёгку.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

## Усімкнёмся!

Гарадок у нас маленькі, прстойна дзятчыне, акрамя як замуж, і выйсці няма куды!

Двое сяброў:  
— Ты хацеў бы, каб усіх дурняў пасадзілі ў касмічны карабель і адправілі ў іншую галактыку?  
— Не.  
— А я б хацеў!  
— Але ж калі ты паліць, з кім я тады сябраваць буду?

Не ўсе ведаюць, што Леў Талстой шмат скараціў сваю творы «Вайна і мір». Першапачаткова ён хацеў напісаць раман у 10—12 тамах. Але аднойчы ў сне яго з'явілася школьнікі 231-й маскоўскай школы і ў грубай форме

папрасілі яго гэтага не рабіць.

— Учора ўвечары на кухні бачыў фільм жахаў «Вайна і мір».  
— Дык у цябе ж няма на кухні тэлевізара...  
— Не, ты не зразумеў. У мяне жонка з цешнай адначасова на англіну захварэлі...

— Дарага, ды карміць я Васюку, карміць пакуль ты ў адпачынку былі!